

505

18-04-19855



РАБОТНИЦА і СЯЛЯНКА

№ 11

ЛІСТА ПЛАД

1958 г.

+ приложение.



Калектывы фабрык і заводаў Беларусі працоўнымі поспехамі сустраююць XXI з'езд КПСС і 40-ю гадавіну Беларускай ССР.

На здымках (уверсе злева): адна з лепшых работніц Пінскай мэблевай фабрыкі «25 год Каstryчніка», член КПСС Аляксандра Петухова. Месячную норму выконвае на 180 — 200 прац. Уверсе справа: мантажніца Мінскага электратэхнічнага завода камсамолка Мальвіна Церах. Выконвае норму на 170 прац.

Унізе злева: далёка за межамі рэспублікі ідзе слава пра звенявую калгаса «18 партз'язда» Талачынскага раёна, дэпутата Вярхоўнага Савета СССР Валянцыну Пракоф'еўну Кароткую. За выдатныя поспехі ў вырошчванні ільну ёй прысвоена званне Героя Сацыялістычнай Працы. Добрых вынікаў дабілася звяно Кароткай і сёлета. Яно сабрала па 8 ц сеяня і валакна лёну на кожным з дзеяці гектараў.

Унізе справа: жывёлаводы калгаса «Новы быт» Мінскага раёна далі слова атрыманы у 1958 годзе 100 ц мяса з кожных ста гектараў сельгасугоддзяў, а выхад свініны давесці да 64,5 ц на сто гектараў ворнай зямлі. Калгасніца Надзея Якаўлеўна Міхалькова трymае першынство ў спаборніцстве свінарак рэспублікі.

Фота Л. Папковіча, Л. Эйдзіна.



58. фу. 1985

РАБОТНІЦА і СЯЛЯНКА

ВЫДАННЕ ЦК КП БЕЛАРУСІ

ГОД ВЫДАННЯ
ТРЫЦЦАЦЬ ЧАЦВЁРТЫ

Пралетары ўсіх краін, яднайцеся!

№ 11

ЛІСТАПАД 1958

Натхнёны працай сустрэнем партыйны з'езд

НАША неабсяжная Радзіма рыхтуеца да вялікай гісторычнай падзеі. Цэнтральны Камітэт партыі прыняў рашэнне склікаць 27 студзеня 1959 года пазачарговы XXI з'езд КПСС, на якім будуть разгледжаны і зацверджаны контрольныя лічбы развіцця народнай гаспадаркі СССР на 1959—1965 гады.

Кожны з'езд Камуністычнай партыі гэта этапы вялікага шляху. Асаблівае значэнне меў XX з'езд КПСС. Яго гісторычныя рашэнні адыгралі велізарную ролю не толькі ў далейшым росце эканомікі і культуры нашай краіны, але і ў развіцці міжнароднага камуністычнага руху.

Сямімільнымі крокамі рухаецца наша Радзіма ўперад. Па вытворчасці прамысловай прадукцыі СССР пакінуў ззаду ўсе капіталістычныя краіны Еўропы. Мы ўпэўнена даганяем Злучаныя Штаты Амерыкі.

Цяжка пераацаніць значэнне будучага з'езду. Ён яшчэ раз ярка прадэманструе перад усім светам перавагі нашай краіны перад краінамі капиталістычнымі. Новы сямігадовы план з'явіцца велічнай працрамай, слаўнай і яркай вехай на шляху савецкага народа да светлай будучыні ўсяго чалавечства — камунізма. Вось чаму паведамленне аб скліканні XXI з'езду КПСС увесь савецкі народ сустрэў з велізарным уздымам. Абмеркаванне контрольных лічбаў новага сямігадовага плана развіцця народнай гаспадаркі будзе сапраўды ўсенародным. Інакш і быць не можа. Планы партыі з'яўляюцца планамі ўсяго народа, выказваючы думкі і мары кожнага савецкага чалавека.

Яркім сведчаннем магутнага яднання партыі і народа з'яўляецца ўсенароднае сацыялістычнае спаборніцтва за дастойную сустрэчу XXI з'езду партыі. На фабрыках і заводах, у калгасах і саўгасах — усюды наглядаецца магутны ўзьдым працоўнага энтузіязму. Увесь свет бачыць вынікі працоўнай доблесці савецкіх людзей. Яны выяўляюцца ў няспынным росце прамысловасці і сельскай гаспадаркі, ва ўзьдыме ўсёй нашай эканомікі. Узяць хоць бы такі факт. За дзвець месяцаў гэтага года план выпуску валавой прадукцыі выканан на 103 працэнты. Веліч гэтай лічбы становіцца ясней, калі прыпомніць, што прырост здабычы нафты за гэты час перавысіў усю колькасць нафты, здабытай за год у царскай Расіі, а прырост выпуску абутку склаў прыкладна палову ўсёй вытворчасці скуронога абутку ў дарэвалюцыйнай Расіі.

На калгасных і саўгасных палях савецкія хлебаробы сабралі сёлета небывалы ўраджай — самы высокі за ўсе гады. Гэта яскравы вынік прынятых за апошнія гады Камуністычнай партыяй заходаў, накіраваных на ўзьдым усіх галін сельскай гаспадаркі. Аб датэрміновым выкананні плана збожжанаўхтовак разам з іншымі рэспублікамі і абласцямі рапартавала і наша рэспубліка.

Падрыхтоўка да XXI з'езду партыі ў нашай рэспубліцы супадае яшчэ з адной радаснай падзеяй — падрыхтоўкай да саракагоддзя БССР. З вялікім гонарам азіраемся мы на пройдзены працавітым беларускім народам шлях барацьбы і перамог. За сорак год Беларусь пад кіраўніцтвам Камуністычнай партыі, пры братній дапамозе ўсіх народаў нашай

краіны ператварылася ў перадавую савецкую рэспубліку з высокаразвітай індустрыяй, сельскай гаспадаркай, наукаю і культурай. Няспынна расце дабраўбыт нашага народа. У кожным доме, у кожным заводскім гудку, у кожнай усмешцы дзіцяці адчуваюмы радасць новага жыцця. А хіба не такая ж радасць гучыць у шуме трактараў і камбайнаў на калгасных палях, у задушэўных народных песнях, якія праслаўляюць новае жыццё?

Калі чалавек працуе на сябе, а не на дармаедаў і эксплуататарап, работа не толькі прыносіць вялікае задавальненне, але і становіцца сэнсам жыцця. Радасныя весткі нясуць нам працоўныя рапарты. Прамысловасць Мінска, Віцебска і многіх іншых гародоў нашай рэспублікі значна раней тэрміну выканала дзесяцімесячныя вытворчыя праграмы. 25 кастрычніка ўся прамысловасць Беларускага саўнаргаса выканала план дзесяці месяцаў па выпуску валавой прадукцыі. Аб'ём прамысловай вытворчасці ў падарунні з адпаведным перыядам мінулага года павялічыўся на 10 працэнтаў. Такі вынік разгорнутага ўсенароднага спаборніцства за датэрміновое выкананне гадавога плана ў гонар XXI з'езду партыі і саракагоддзя БССР.

Ва ўсенародным спаборніцстве дастойнае месца займаюць і жанчыны нашай рэспублікі. На Гомельскай трыватажнай фабрыцы «8 сакавіка» 90 працэнтаў рабочых складаюць жанчыны. Яны з гонарам выконваюць сваё абавязкаельства — закончыць гадавы план да 10 снежня і даць на 8 мільёнаў рублёў прадукцыі звыш плана. За дзесяць месяцаў фабрыка дала ўжо на $6\frac{1}{2}$ мільёна рублёў звышпланавай прадукцыі. Швачкі-матарысткі Маслевіч і Алымава даваюць 150—160 працэнтаў нормы, выпускаючы прадукцыю самай высокай якасці. За іх прыкладам ідуць сотні перадавых работніц, добра ўсведамляючы, што цяпер трэба працаваць з кожным днём лепш.

Такое ж высакароднае імкненне наглядаецца і ў нашай калгаснай вёсцы.


Кукуруза, вырашчаная сёлета камсамольска-маладёжным звязом Кацярыны Сцяпанюк з калгаса імя Кірава Антопальскага раёна, экспанавалася на Усесаюзнай сельскагаспадарчай выстаўцы. На кожным з дзесяці гектараў звяно сабрала па 1.520 цэнтнераў зялёнай масы кукурузы. Вестка аб працоўным поспеху звяна абліяцела ўсю краіну. Залатыя рукі дзяячатаць, іх старанне прынеслі ім заслужаную славу. З сапраўдным патрыятычным уздымам працаюць не толькі кукурузаводкі, але і даяркі, свінаркі, ільнаводкі.

Беларускі народ у радасныя дні падрыхтоўкі да юбілею рэспублікі і да XXI з'езду КПСС яшчэ цясней згуртоўваецца вакол роднай Камуністычнай партыі. Жанчыны Беларусі разам з усім народам шчырым сэрцам успрыймаюць баявы заклік Цэнтральнага Камітэта партыі:

«Працоўныя Савецкага Саюза! Яшчэ шырэй разгорнем ўсенароднае сацыялістычнае спаборніцства за новы ўзьдым эканомікі і культуры нашай краіны! Азnamянем XXI з'езд Камуністычнай партыі Савецкага Саюза новымі працоўнымі подзвігамі!»

НА КРЫЛЯХ

Г. АРЦЕМЕУ



Агульны выгляд Васілевіцкай ДРЭС.

САСНОВЫ лясок з пахучай хвойй скончыўся неяк а сразу. Вёрткі «газік», які шпарка каціўся па шырокай лясной дарозе, выскачыў у поле. Упрадзе, пад горкай, паказалася вялікая вёска. Сонца ўжо схілялася к заходу і залаціла шэрыя дахі дамоў, ледзь відныя з-за пышнай зелені садоў.

Халаднаваты, мяккі ветрык лашчыў твары людзей, што сядзелі ў машыне. Кожнаму з іх хацелася співаць ва ўвесь голас. Сёння ў іх такі шчаслівы дзень! Яны толькі што атрымалі ўрадавыя ўзнагароды. А заўтра пускаюць першую чаргу Васілевіцкай цеплавой электрастанцыі. Заўтра палескі волат, узвезены іх рукамі, дасьць першы прымысловы ток. У гарадах і вёсках успыхнуць яркія агні, пачнуць працаваць электраматоры!

Побач з вадзіцелем сядзіць арматуршчыца Васілевіцкай ДРЭС—Антаніна Уласаўна Шараеўская. У яе тонкі авал твару, карыя, задуменныя очы. Калі яна смяеца, то ў кутках рота і на ілбе добра прыкметны маршчыны. Вось сонца бліснула ў очы. Яна жмурыцца і левай рукой прыкрывае на грудзях ордэн Леніна, нібы баючыся ўпусціць дарагую сэрцу ўзнагароду.

Машына зноў імчыць лесам. Сонца ўжо не відаць, але Антаніна Уласаўна застаецца ў ранейшай позе. Відаць, паглыбілася ў свае думы. Очы яе запалі, быццам разглядаючы нешта ўнутры. Аб чым яна думае? Можа, хвалюеца за дзяцей? Але яны зараз у школе, усе трое — і Ніна, і Пеця, і Віця. А маленькая Ліза ў садзіку. Як узрадуюцца яны, калі ўбачаць на грудзях маці ордэн!

Антаніна Уласаўна, дзе б ні была, заўсёды хвалюеца за дзяцей. Няхай яны і не родныя ёй. Яна ўзяла іх да сябе пасля трагічнай гібелі іх маці. І колькі бяssonных начэй правяла калі іх, пакуль выгадавала.

А можа быць, Антаніна Уласаўна ўспамінае ўласнае дзяцінства? У радасныя хвіліны заўсёды мільгане невясле мінулае. Вось яна, зусім маленькая сірата, сядзіць сярод сваіх дзвюх сяцёр і латае мяхі, вось мые чужую пасуду, носіць ваду.

У рэвалюцыю бацька загінуў ад рук белых бан-

дытаў. Маці не магла пракарміць усіх дзяцей, і троє сяцёр раз'ехаліся ходы. Толькі яна, маленькая Антаніна, засталася з маці.

Калі старая маці ішла на работу, дзяўчынка праvodзіла яе да шахты, каб сабраць мяшечак вугалю для пліты. Не раз у вечер, даждж, уся пасінелая і празябшая, яна збирала вугаль. Часта яна назірала за тым, як людзі спускаліся пад зямлю чистыя, а адтуль выходзілі чорныя-чорныя, толькі зубы блішчэлі. Дзяўчынцы гэта падабалася. Ей хацелася спусціцца туды, каб на ўласныя очы ўбачыць, як дзядзі здаваюць вугаль.

Але надышоў час, калі змянілася ўсё жыццё маленькой Антаніны. Данбас абудзіўся. Савецкія шахцёры адчулі нязмерную сілу. Па-новому зазяляла сонца над данецкімі крапамі.

Многія сем'і ішлі працаваць у шахты. Не адстала ад іх і Антаніна. Чатырнаццацігадовай дзяўчынкай паступіла на курсы і праз тры месяцы стала машыністам пад'ёмнай машыны на адной з шахт у Варашылаўградзе.

Антаніна расла і мужнела. Хоць сярод шахцёраў яна была самая маленькая, але яе лічылі вялікім майстрам горнай справы. Яе наватарская праца адзначалася граматамі, прэміямі.

У грозны 1941 год, калі гітлераўскія захопнікі парушылі мірную працу савецкіх людзей, многія гарнякі ўзяліся за зброю. І Антаніна Уласаўна неўзабаве змяніла сваю шахцёрскую спяцоўку на шэры салдацкі шынель.

Адгримелі ваенныя гады, і Антаніна Уласаўна вярнулася ў гарняцкую сям'ю. Разам з шахцёрамі Данбаса аднаўляла шахты, працавала лябёдчыцай, машыністам пад'ёмных машын. Нарэшце, у Чысцякове атрымала спецыяльнасць арматуршчыцы...

Не так проста пачаць жыццё па-новому. Але Антаніна Уласаўна крута павярнула свой лёс. У тынкоўшчыка Іосіфа Зарэмскага была свая сям'я — жонка, дачка і двое сыноў. Здарылася няшчасце: памерла жонка, і дзеци асірацелі. Антаніна Уласаўна замяніла ім маці. Спачатку цяжка было. З работы хацелася прылегчы, адпачыць, але чакала гаспадарка.

РАДАСЦІ

І Антаніна рабіла ўсё, каб толькі дзецям было добра. Дзеці паступова прызычайліся да яе і палюблі маму Антаніну...

Дваццаты з'езд КПСС намеціў грандыёзнную праграму камуністычнага будаўніцтва. У яго рашэннях было запісана, што ў шостай пяцігодцы будзе закончана будаўніцтва Васілевіцкай цеплаэлектрастанцыі.

У 1956 годзе Антаніна Уласаўна з сям'ёй прыяджае на будоўлю, сама працуе арматуршчыцай, а муж — Іосіф Францавіч — тынкоўшчыкам...

Штуршок аўтамашыны вывеў Антаніну Уласаўну з задуменнасці. Яна глянула ў акно і ўбачыла беласценны гарадок энергетыкаў, а за ім велізарны будынак цеплаэлектрастанцыі са стадваццаціметровай трубой. На твары з'явілася радасная ўсмешка.

Вось ён, палескі волат, які вырас тут усяго за чатыры гады. Антаніна Уласаўна ад душы радуецца, бо ведае, што не ў адным квадратным метры бетону ёсьць арматура, сплещеная яе рукамі.

Радасна сустракаюць прыехаўшых энергетыкі. Кожны стараецца павіншаваць з высокай узнагародай Антаніну Уласаўну.

На кватэры яна нечакана аказваецца ў гарачых абдымках дзяцей, і на вачах яе выступаюць слёзы радасці.

... Велізарная прастора арматурнага цеха напоўнена ляскам металу, перастукам малаткоў.



На ўчастку брыгады Мікалая Аляксейка працуе арматуршчыкі Мікалай Купава, Аляксей Лушчэкін, Ірына Ражкова. Сярод іх бачым і Антаніну Уласаўну. Вось яна акуратна звязвае дротам тоўстыя сталёвыя пруткі, і неўзабаве на доўгім стале з'яўляецца мудрагелістай формы металічная сетка.

Калісьці тут, сярод арматуршчыкаў, нарадзілася наватарская ідэя. Па прыкладу брыгадзіра Аляксандра Баранава людзі началі вырабляць арматуру не дробнымі секцыямі, а буйнымі зварнымі блокамі вагой да 800 кілаграмаў. Акрамя таго, па прыкладу рабочых Сталінградгідробуда арматуршчыкі ўкаранилі метад электрадугавой зваркі буйных блокаў. Наватарскія прыёмы дазваляюць будаўнікам эканоміць рабочы час і шмат металу.

Перад будынкам электрастанцыі — сотні будаўнікоў. Тут людзі розных узростаў і професій — усё тыя, хто сваімі рукамі ўзводзіў гэты гігант.

Надышоў радасны час — пуск першага турба-

Турбінная зала Васілевіцкай ДРЭС.



Больш 15 000 квадратных метраў жылплошчы атрымала насељніцтва пасёлка Васілевіцкай ДРЭС. К канцу года будаўнікі здадуць пад жыллё яшчэ 1000 квадратных метраў плошчы. На здымку: матарыстка ДРЭС Галіна Кацк і яе маці Юлія Іосіфаўна ў новай кватэры.


Фота У. Лупейкі.

агрэгата. Разразаецца чырвоная стужка... У громе воплескаў чуеца спачатку лёгкае шыпенне пары, першыя абароты турбіны. І вось палескі асілак, нібы выпрастаўшы крылле, ажыў. Яго магутная энергія па серабрыстых правадах панеслася праз лясы і балоты, рэкі і азёры ў Рэчыцу, Гомель, у многія калгасы і саўгасы.

Антаніна Уласаўна шчасліва ўсміхаецца, віншуючы сябровак з вялікай перамогай.

Васілевіцкая ДРЭС. (Злева направа): лепшыя бетоншчыкі Н. Туз, С. Рудніцкі, Л. Палігошка.

Фота К. Якубовіча





У. I. Ленін сярод дэлегатаў Першага Усерасійскага з'езду работніц.

Малюнак мастака П. Васільева.

НА УСЁ ЖЫЩЁ

(Успаміны дэлегаткі I Усерасійскага з'езду работніц)

У НАШЫМ жыцці бываюць падзеі, не падудадныя часу. І чым яны ад нас далей, тым ярчэй узікаюць у памяці. У май жыцці такой падзеяй быў I Усерасійскі з'езд работніц. Ужо сорак год мінула, шмат пройдзена дарог, яшчэ больш перажыта, а здаецца, што гэта было ўчора...

1918 год. Першы год стаў наўлення Савецкай улады, год неймаверных цяжкасцей і нястач. У Віцебску, дзе я тады жыла і працавала, но-

вае жыццё, як і ўсёды, нягледзячы на голад, холад, хваробы, паўнаўладна ўступала ў свае правы.

Працоўныя Віцебшчыны ў складаных умовах грамадзянскай вайны і прыфрантавога становішча самааддана дапамагалі фронту, змагаліся з разрухай. Жанчыны Віцебска дзяжурылі на вакзалах, сустракалі хворых і раненых чырвонаармейцаў і дапамагалі размяркоўваць па шпіталях. Яны акружалі раненых матынным клопатам,

замяняючы сясцёр, санітарак, не пагарджаючы ніякай работай. І раненая байцы плацілі ім шчырай сыноўнай любоўю.

Многа карысці прынеслі насы актыўісткі ў профсаюзах, Саветах, кааперацыі. Калі стала вядома аб tym, што мае адбыцца I Усерасійскі з'езд работніц, Віцебскі губеранскі камітэт партыі склікаў у самым вялікім памяшканні горада агульнагарадскі мітынг работніц.

За некалькі дзён да Усерасійскага з'езду адбылася агульнагарадская Віцебская канферэнцыя дэлегатаў ад работніц прадпрыемстваў і ўсіх працоўных жанчын горада. Дэлегаткі збіраліся пасля работы на працягу трох вечароў. У Маскву на з'езд выбраўлі пяць дэлегатаў, у tym ліку і мяне. Праводзячы нас у дарогу, жанчыны прасілі абавязкова ўбачыць Леніна і перадаць яму ад работніц

Віцебска гарачае прывітанне і букет кветак.

Стаяў халодны лістападаўскі дзень. На Віцебскім вакзале мы чакаем цягніка, які невядома калі і будзе, можа ўвечары, а можа ўночы... Але ўрэшце падана цяплушка, і мы, радасныя і шчаслівыя, уваходзім у яе са сваімі невялікімі клункамі. Чыгунная «буржуйка» больш дыміць, чым грэе. Паравоз ледзь цягне. Не раз вылазім з цяплушки, каб пашукаць для паравоза паліва. Але настрой у нас цудоўны — вясёлы, баявы, бадзёры. У дарозе дзелімся скромнай правізіяй (дэлегатаў папярэджвалі аб неабходнасці захапіць з сабой прадуктаў на шэсць дзён).

...Мы атрымалі мандаты і спашаем пазнаёміца з Москвой. 16 лістапада, у дзень адкрыцця з'езду, мы, пастроіўшыся ў калоны, са сцягамі і песнямі накіроўваемся да Дома саюзаў. Уваходзім у калонную залу, дзе да рэвалюцыі збралася толькі дваранская арыстакратыя. Цяпер яе дзвёры шырокі раскрыты для работніц і сяляннак. «Сардэчна запрашаем!» — чытаем на вялікім транспаранце.

Усе месцы заняты. Дэлегатак прыехала 1147. Тут не толькі работніцы, але і сялянкі-бяднячки. У зале холадна. Выдзяляеца група ткачых Трохгоркі, былой Прохараўкі. Большасць іх у доўгіх чорных паліто, захутаны ў хусткі. Бачым і піцерскіх работніц на чале з вядомай рэвалюцынеркай Канкордзіяй Самойлавай.

А 5 гадзіне вечара з'езд адкрывае старшыня ЦВК Якаў Міхайлівіч Свярдлоў.

Ад імя Цэнтральнага Камітэта Камуністычнай партыі бальшавікоў ён горача вітае ўдзельнікаў з'езду.

«Я вітаю ў вашай асобе сотні тысяч работніц і сяляннак, — гаворыць ён, — якія паслалі вас сюды, каб палегчыць нашу цяжкую задачу па стварэнню новага жыцця. У кастрычніку 1917 года, калі мы адвайувалі ў буржуазіі ўладу, жанчына ішла з намі поруч, плячу ў плячу. Мы не сумняваемся, што і надалей яна будзе з намі».

У прэзідыйум з'езду аднаголосна выбраны вядомыя рэвалюцыйныя дзеячы: К. I. Нікалаева, А. М. Калантай, I. F. Арманд, K. N. Самойлава і іншыя. У ганаровы прэзідыйум з вялікім натхненнем аднаголосна выбіраюцца Уладзімір Ільіч Ленін, Клара Цёткін, Карл Лібкнект, Роза Люксембург.

Усіх нас вельмі хвалявала пытанне, ці зможа выступіць

Уладзімір Ільч Ленін, бо прайшло ўсяго тры месяцы пасля зладзейскага замаху на яго жыццё.

19 лістапада мы ўбачылі ў прэзідыме роднага Ільчы. Усе разам падняліся з месц. Загрымелі вонглескі, пачуліся воклічы: «Няхай жыве Ільч!», «Няхай жыве Ленін!». Узмахі шапачак, хустачак. Вонглескі ўсё гучней. Многія плачуць, не заўважаючы слёз. Уладзімір Ільч не раз падымае рукі, але шквал вонглескаў выбухае з новаю сілай. Натхнёныя і радасныя, дэлегаткі спляваюць «Інтэрнацыонал».

Уладзімір Ільч падыхаціць да трыбуны, абцягнутай простай чырвонай тканінай. На стале графін з вадой і шклянка. У ложы, дзе мы сядзім, поўна. Усе прыўстаюць, каб лепш разгледзець Ільчу. Яго прамова больш падобна на гутарку. Яна здзіўляе сваёй глыбінёй і геніяльнасцю і разам з тым незвычайнай прастатой і даходлівасцю.

«Ва ўсіх цывілізаваных краінах,—гаворыць Ленін,—нават самых перадавых, становішча жанчын такое, што нездарма іх называюць хатнімі нявольніцамі. Ні ў адной капіталістычнай дзяржаве, нават самай свабоднай рэспубліцы, няма поўнага раўнапраўя жанчын.

Задача Савецкай рэспублікі — у першую чаргу знішчыць усе абмежаванні праўзу жанчын... З вопыту ўсіх

вызваленчых рухаў заўважана, што поспех рэвалюцыі заўлежыць ад таго, наколькі ў ім удзельнічаюць жанчыны. Савецкая ўлада робіць усё, каб жанчына самастойна вяла сваю пралетарскую сацыялістычную работу».

Уладзімір Ільч высока ўзняў веру працоўнай жанчыны ў яе чалавечую годнасць, заклікаў учараашнюю нявольніцу, а цяпер раўнапраўнага члена новага, сацыялістычнага грамадства, на вялікую стваральную працу. Яго заклік стаў для мільёнаў работніц і сяляннак праграмай баявых дзеянняў, сцягам барацьбы за новы, камуністычны лад.

Ленін ужо адыходзіў, а нам трэба было выкананіць наказ віцебскіх работніц. Мы, хвалючыся і бяントэжачыся, перадалі яму букет белых астраў і гарачае прывітанне ад працоўных жанчын Віцебшчыны. Уладзімір Ільч паглядзеў сваімі добрымі, злёгку прыжмуранымі з вясёлымі іскаркамі вачымі, узяў кветкі, падзякаваў нам і паціснуў кожнай руку. Машына з Леніным ад'ехала, а мы стаялі ўсіхваліванныя, незадаволеныя сабой. Здавалася, што сказалі не тое, што хацелася сказаць. Але ўсё ж на душы была вялікая радасць. Мы выканалі наказ віцебляннак.

Першы Усерасійскі з'езд работніц з'явіўся для нас школай палітычнага выхавання. У парадку дня стаяла 11 пытанняў. Сярод іх такія, як задачы работніц у Савецкай рэвалюцыі, сям'я і камуністычнае дзяржава, работніца ў гаспадарцы народнай і гаспадарцы хатній, работніца і царква і інш. На з'ездзе працавалі дзве секты. Выступала шмат дэлегатак: работніцы, сялянкі, удзельніцы грамадзянскай вайны, у тым ліку і дзве дэлегаткі з Віцебска. Усе прамовы зводзіліся да аднаго — да абароны заваёў Кастрычніцкай рэвалюцыі. У аднаголосна прынятай рэзоляцыі гаварылася: «Мы клянемся нашай пралетарскай Кастрычніцкай рэвалюцыяй, што здолеем апраўдаць надзею, якія ўскладаюцца на нас Урадам і працоўным народам, і ўсе возьмемся за будаўніцтва новага, камуністычнага жыцця».

Першы Усерасійскі з'езд работніц быў той гістарычнай вехай, якая паклала 'пачатак сістэматычнай рабоце партыі сярод працоўных жанчын горада і вёскі.

Елізавета КОГАН


Праз многа год сустрэліся старыя сяброўкі — Е. Коган і М. Мураўева.

Умерана, спакойна

Не па

зна вш ся ты з го . ом не па зна вш ся з бядой. бу дзеш

ты людзьми любі мы жыць з праудз. ваю душой бу дзеш шой Прыдзе



СЛОВА ЛЕНІНА

[Для хору і ф-на]

Слова А. РУСАКА

Музыка Р. ПУКСТА

Не пазнаешся ты з горам,
Не пазнаешся з бядой,
Будзеш ты з людзьмі, любімы,
Жыць з праудзіваш душой.

Прыдзе шчасце ў дом твой родны
Ды жаданаю парой, —
Калі носіш ты у сэрцы
Слова Леніна з сабою.

Будзе ў працы табе радасць, —
Пераможцам выйдзеш з бою, —
Калі носіш ты у сэрцы
Слова Леніна з сабою.

Узляціш арлом крылатым
Ты над морам, над гарой,
Не далёка, не высока
Будуць зоры над зямлём.

Расцвіце там шчасце людзям
Ранній кветкай веснавой,
Дзе праносіш ты у сэрцы
Слова Леніна з сабою.

Дык заві, вядзі ты, слова,
Слова вечна маладое,
Усемагутнае на свеце,
Слова Леніна жывое!



У ПОШУКАХ НОВАГА

— Мы — трактаразаводцы! — з гонарам гавораць рабочыя нашага шматтысячнага калектыву. І гэта зразумела. Мы ствараем машыны, якія вядомы не толькі ў нашай рэспубліцы, а па ўсюму Саюзу, у многіх краінах народнай дэмакратыі.

Калёсны универсальны трактар «Беларусь» заваяваў добрую славу ў механізатараў сельскай гаспадаркі. Тралёвачны трактар «ТДТ-40» палюбіўся лесарубам: ён незаменны памочнік на лесараспрацоўках.

Наш канструктарскі аддзел складае невялікі працэнт у агульным калектыве трактаразаводцаў. Але іменна ў нас, у канструктарскім бюро, нараджаюцца ў замыслах, на чарцяжах машыны, якія выпускае завод. Канструктары няспынна працуяць над іх удасканаленнем, ствараюць новыя трактары.

Разам з усімі працоўнымі мы рыхтуюемся да XXI з'езда КПСС і 40-годдзя БССР. Наш уклад у працоўныя падарункі Радзіме — некалькі новых макрак трактараў. Яны ўжо спраектаваны і праходзяць выправаванні.

Вось трактар «МТЗ-50». Ён вельмі ўдала сконструяваны, і загадзя можна сказаць, што атрымае ўсеагульнае прызнанне: ён забяспечаны рухавіком у 52 конскія сілы, можа рухацца з хуткасцю 27 км у гадзіну. Гэты трактар змогучы выкарыстаць не толькі ў сельскай гаспадарцы, ён з'явіца памочнікам і транспартным і будаўнічым рабочым. У залежнасці ад гэтага трактар можна зрабіць калёсным або гусенічным.

Створаны яшчэ два трактары, якія маюць пярэдні вядучы мост, што паляпшае іх счапленне з глебай і павышае цягавыя намаганні. Яны зручныя для работы ў любой мясцовасці, таму што пройдуць па полі і ранній вясной і позней восенню, а таксама зімой па глыбокім снежным покрыве.

Зараз у сельскагаспадарчай вытворчасці шырокая ўкараняюцца самаходныя шасі. Думка канструктараў накіравана на тое, каб на аснове сама-

на былой ускраіне Мінска, дзе некалі пад ветрам шумелі архірэйскія лясы, вырас першы ў Беларусі трактарны завод.

Трактар! Верны сябра хлебароба і нафтаеіка, будаўніка новых дарог і электрастанцыі. Вялікі Ленін марыў аб tym, каб пасадзіць рускае сялянства на 100 тысяч сталёвых коней. А сёння з канвеера толькі нашага завода сыходзяць машыны, нумар якіх пераваліў за 100 тысяч. Чырвоная, блакітная, зялёная — адна за адной пакідаюць яны завод. Адны бяруць курс на калгасныя палі, новабудоўлі, лесараспрацоўкі роднай краіны, другія накіроўваюцца яшчэ далей — у народны Кітай, Індію, В'етнам, Персію, Афганістан. На палях 32 зарубежных краін працуяць трактары з маркай «МТЗ».

Мінскія трактарабудаўнікі разам з усім савецкім народам разгарнулі дзейную падрыхтоўку да 40-годдзя Беларусі і да XXI з'езду КПСС. Кожны дзень у цехах, на ўчастках можна пачуць аб новых поспехах, прысвечаных гэтым славутым датам.

Нядаўна калектыв завода ўзяў на сябе новыя, павышаныя сацыялістычныя абавязкаўствы — дадац звыш гадавога плана на 48 мільёнаў рублёў прадукцыі, выпусціць сотні звышпланавых трактараў, у тым ліку 100 з сэканомленага металу, укараніць у вытворчасць 30 агрэгатных высокопрадукцыйных станкоў, атрымаць не менш 9 млн. рублёў эканоміі ад укаранення рацыяналізаторскіх прапаноў. Сваё слова рабочыя паспяхова выполніваюць. За 9 месяцаў завод выпусціць сотні звышпланавых трактараў, ад укаранення рацыяналізаторскіх пропаноў атрымаў 7,5 млн. рублёў эканоміі.

ходных шасі значна расширыць ужыванне навесных машын, таких, як зернявы, сіласаўборачны і кукурузаўборачны камбайн, ільноцерабілка, і г. д.

Сярод канструктараў нямала жанчын. Хочацца называць лепшых з іх. Гэта — Б. Я. Павераная, Е. І. Рубінштэйн, Л. Ф. Ромах, Н. Б. Тамковіч, А. Д. Чысцякова і іншыя. Жанчыны-канструктары самаадданай працай уносяць каштоўны ўклад у стварэнне новых машын.

А. ХАХЛОВА,
канструктар.

ДАДЗІМ ЛІЦЦЁ ЗВЫШ ПЛАНА

Чыгуналіцейны цех займае другое месца ў агульназаводскім калектыве па выкананню плана. Дзевяцімесячны план мы закончылі з добрымі паказчикамі.

Некалькі год назад ліццё было нашым вузкім месцам. Рабочы калектыв сур'ёзна перажываў адставанне. Усе імкнуліся да аднаго — павысіць прадукцыйнасць працы, увай-

сці ў рытм месячнага плана, не падводзіць сумежныя з на- мі маторны і трактарны цехі № 2.

Рацыяналізатор цэха тэхнолаг Навумаў прапанаваў замест двух рабіць адзін стрыжань для рукава паўвосі, удасканіліць корпус вадзянога насоса. Для рэалізацыі прапановы прышлося крыху змяніць тэхналагічны працэс, і ў выніку ўдвай павялічыўся выпуск гэтых дэталей. Акрамя таго, уялі паточную лінію на апрацоўцы блока, дробных і сярэдніх стрыжняў, паставілі машыны для зачисткі стрыжняў, а для іх прасушкі ўстанавілі тры новыя гарызантальныя печы.

Кіраўніцтва цэха і яго актыў не праходзілі міма добрых пачынанняў, выпускалі «маланкі», «баявыя лісткі». Нашы недахопы крытыкаваліся ў лістках «Трывога» і «Ганьба». Усе ведалі пра вынікі работы цэха. Цяпер мы не толькі выконаем, але на паўсутак перавыконваем сутачны графік.

Разам з ростам вытворчасці раслі і людзі. Зінаіда Пілецкая, Ганна Маслава, Барыс Івашкевіч павыслі сваю кваліфікацыю, ліквідавалі брак, намнога перавыконваюць план.

Цяпер наш цэх, як і ўесь калектыв завода, перажывае дні вытворчага ўздыму. Мы дали слова выкананіць гадавы план на 12 дзён раней тэрміну. Наш лозунг — дадзіць у гонар 40-годдзя БССР 2 тыс. тон ліцця звыш гадавога плана.

Т. ПАНАМАРОВА,
майстар чыгуналіцейнага цэха.

ПРАЦУЕМ І ВУЧЫМСЯ

Я зайсёды марыла стаць спецыялістам — машынабудаўніком. Пасля дзесяцігоддзя паехала ў Львоўскі політэхнічны інстытут. Скончылася мая паездка слязьмі: не прынялі — недабрала двух балаў на экзаменах.

Адзін з суседзяў па вагону парай пайсці на Мінскі трактарны завод.

— У іх тым вучыцца амаль кожны рабочы.

Я з удзячнасцю ўспамінаю параду таго пасажыра. Калі прышла на трактарны, мяне накіравалі ў сталеліцейны цех. Я адразу ж паступіла ў завочны лесатэхнікум на механічнае



Т. Панамарова і лепшая работніца аддзялення З. Пілецкая.

аддзяленне. Праз год я паступіла ў інстытут механизациі і электрыфікацыі сельскай гаспадаркі БССР. Цяпер вучуся на трэцім курсе інстытута.

Кіраўніцтва завода засёды ідзе на сустрач маладым рабочым, якія жадаюць вучыцца.

Са сталеліцейнага мяне перавялі ў трактарны цэх № 2, бліжэй да машын. Працавала токарам, а зусім нядайна стала кантралёрам.

Разам са мной у інстытуце вучыцца работніцы нашага цэха Аня Хілімон, Жэні Кучараўа, Аня Гардзіенка, Ніна Сцяжковіч і іншыя. Усяго ў інстытуце займаецца 350 рабочых, каля 600 вучыцца ў школах рабочай моладзі, больш 500 — у вячэрніх тэхнікумах. Калі ж улічыць школы тэхмініструму, розныя гурткі па павышэнню квалифікацыі, перападрыхтоўцы кадраў, то выйдзе, што з нашага вялікага калектыву большасць вучыцца.

Чаму ж не вучыцца! У нас ёсьць для гэтага ўсе ўмовы — і навучальныя ўстановы, і кансультатыўныя спецыялісты, і цікавая работа.


Антаніна БУБЕН,
кантралёр трактарнага цэха № 2.



Кантралёр Антаніна Бубен.

У НАС ШМАТ НАВАСЕЛАЎ

Мы ганарымся нашым заводам — новым Трактараградам. Ад зарубежных дэлегатаў, якія наведвалі нас, мы чу-



Майстар прэсавага цэха Вольга Данілаўна Зуева.

лі шмат захапляючых водгукіў. За апошнія гады рабочыя атрымалі шмат кватэр з усімі выгодамі. Штогод 350—370 сем'яў спраўляюць наваселле. І ўсё ж яшчэ адчуваецца недахоп у жыллі.

Наш прэсавы цэх выступіў ініцыятарам эканоміі сродкаў. Мы абавязаліся на кожнага рабочага сэканоміць тысячу рублёў у год за кошт звышпланавых накапленняў. За 9 месяцаў дабіліся 1090 рублёў эканоміі на рабочага. К XXI з'езду партыі абавязаліся давесці эканомію да 1200 рублёў на чалавека. Гэтыя гроши пойдуть на будаўніцтва жылых дамоў метадам гаркаўчан. Гаспадарчым спосабам мы збудавалі ўжо 16-кватэрны дом з паровым ацяпленнем, з усімі выгодамі і канчаем будаўніцтва яшчэ аднаго такога дома.

У нас моцная профсаюзная арганізацыя. Яна клапоціцца аб нашым быце і патрэбах, пільна сочыць за аховай працы рабочых і падлеткаў, за своечасо-

вай выдачай спецвопраткі, спецхарчавання. Многіе робіць яна і для адпачынку дзяцей. Сёлета ў піянерскіх лагерах і на летніх пляцоўках з дзетсадамі адпачыла больш дзвюх тысяч дзяцей.

Заўком клапоціца аб здароўі рабочых. Сёлета ў дамах адпачынку побывала каля 700 рабочых, амаль 300 рабочых накіравана на санаторна-курортнае лячэнне. Фрэзероўшчыца Т. М. Сарнова ездзіла ў Крым, наждачніца сталеліцейнага цэха А. А. Шпакоўская лячылася ў Светлагорску. Бясплатную пущёўку ў Алупку атрымала шліфоўшчыца В. Ф. Папова і многія іншыя.

Амаль у кожным цэху ёсьць медпункт, пакой гігіены жанчын.

Як член заўкома, я прымаю актыўны ўдзел у профсаюзнай работе. Грамадская работа адбірае шмат часу, але прыносіць задаваленінне. Сям'я ѿ мяне невялікая. Дачка ўжо скончыла дзесяцігодкі, працуе на нашым заводзе, разам з тым вучыцца завочна ў інстытуце і ў вячэрній музычнай школе. Хлопчык у 7 класе. Выходуваю іх адна.

Цяпер усе мы працуем з вялікім натхненнем. Кожны дзень набліжае нас да светлага свята — 40-годдзя БССР. Хочам сустрэць яго новымі перамогамі.

В. ЗУЕВА,
майстар прэсавага цэха.

НА 10 СТАНКАХ

Часам ѿ мяне пытаюць:

— Цяжка працаць на дзесяці станках адначасова?

— Вядома, нялёгка, — адказваю, а сама думаю: «Калі працаць па-сапраўднаму, з душой, не знайдзеца лёгкай работы».

Я пяты год у цэху. Была вучаніцай на фрэзерным, потым паспрабавала сілы на дайбежным станку. Паступова асвоіла ўсе станкі ў лініі. Калі трэба, працую на дзесяці.

Я лічу, што кожны рабочы можа асвоіць некалькі станкоў, было б жаданне. А яно павінна быць, бо мы працуем для сябе, узбагачаем сваю Радзіму. Дадзім больш тракта-



Дайбежніца Ніна Кур'янава.

раў — калгаснікі скажуць нам дзякую.

Мне даводзіцца апрацоўваць восем розных дэталей для каробкі перадач. За змену трэба здаць 180, а я здаю па 250 дэталей. Кантралёр прымае работу без браку. У чым аснова такога поспеху? Мне здаецца, у тым, што я добра ведаю станкі, сама іх наладжваю, уважліва сачу за інструментам.


У нашым цэху німала шматстаночніц. Ева Маркава, Іра Поляк абслугоўваюць таксама па дзесяць станкоў. Пяць год працуе ў цэху Л. Карпусенка. Цяпер у яе чатыры зубафрэзерныя станкі. Яна таксама дae добрую якасць, вялікую эканомію дапаможных матэрыялаў і галоўнае — беражэ драгі інструмент.

Рыхтуючыся да 40-годдзя БССР і ХХІ з'езду партыі, наш цэх жыве адной марай — выкананіць гадавы план датэрмінова, павысіць прадукцыйнасць працы.

Я ўпэўнена, што мы выканаем сваё абавязацельства.


Н. КУР'ЯНАВА,
дайбежніца трактарнага цэха № 2.

Жылія дамы ў пасёлку трактаразаводцаў.




ЛЮДЗІ ПАЛЕССЯ

Фота П. НІКІЦІНА



Даярка Алена Мацвеевна Мішук.

Шмат моладзі прышло працаўца на фермы калгаса.



Звенівайа па ільну Вера Іванаўна Стаднік.

Пад'язджаючы да прайлення калгаса «17 верасня» Даеў-Гарадоцкага раёна, мы ўбачылі яркі плакат. У ім гаварылася, што даярка Мішук надаіла па 5153,7 л малака ад кожнай фуражнай каровы, і стаёлася пытанне: «А што ты зрабіў да 40-годдзя БССР?». Цяжка было прайсці міма такога пытання. І мы зацікавіліся, якімі поспехамі сустракаюць калгаснікі дзень нараджэння свай рэспублікі.

...Землі калгаса «17 верасня», якія ў большасці належалі раней князю Радзівілу, раскінуліся па нізіне, шчодра насычанай вільгацію.

— Ну як, дзяўчата, у калгасе жывеца? — спыталі мы маладых калгасніц, на выгляд школьніц, якія дзелавіта крохылі па вязкай асенній дарозе.

— Нядрэнна.

— А што вы робіце?

— На ферме свінаркамі працуем.

— Значыць, работа па душы прышлася?!

— А то як жа... І заработка нядрэнныя.

Гэтые слова пашвердзі і сакратар партарганізацыі Michaіl Iванавіч Бакунец.

— Сям'я Пятра Данілавіча Дранец летась 19 536 рублёў грашыма атрымала,

2 380 кг збожжа, не лічачы іншага. А звенівайа па ільну Вера Іванаўна Стаднік толькі адной прэміі мела 8 200 рублёў. Агульны ж прыбыток калгаса склаў летась 4 639 935 рублёў.

Шчыра тут працуюць людзі, і кожны мае аб чым расказаць і што паказаць. На ўрадлівай палескай зямлі добра растуць збожжа, лён, кукуруза, гародніна, нават вінаград высипвае.

Палескім школьнікам створаны ўсе ўмовы для вучобы. На сродкі калгаса пабудаваны дзве школы: у Хорску і ў Турах.

Калгаснікі культурна адпачываюць. Да іх паслуг Дом культуры з вялікай глядзельнай залай, кінастасцянар, бібліятэка, хата-читальня.

Заможна, культурна і прыгожа жывуць людзі Палесся.

Тэкст Е. НІКІЦІНАЙ.




Уборка вінаграду.



Пчалавод Аляксандар Брышчук на пасецы.



У бібліятэцы калгасіага Дома культуры.



На занятках па фізіцы ў сёмым класе Хорскай школы.

ГОРДАЯ ЖЕНЩЫНА

Юрый ПОЛЯК

Нарыс

В ОЛЬГА даўно заўважыла, што яе Васіль стаў нейкі маўклівы, пануры. Прыдзе дамоў, ляжа на канапу і ўвесь вечар не скажа ні слова. Ништо яго не турбавала. Раптоўныя змены ў харектары Васіля заўважылі і многія аднавіскоўцы, якія добра ведалі яго. «Што здарылася з Васілем?» — паціскалі яны плячыма. А Вользе было цяжэй. Колькі разоў прарабавала выкліаць Васіля на шчырую размову: «Што з табой, Вася? Бачу, у цябе нешта няладна на душы... Скажы, лягчэй стане і табе, і мне...». У адказ чулася адно: «Што прыстала, як смала! Не дакучай пытаннямі...».

У хаце Васіля Змушкі пачаліся нелады. Вельмі перажывала старэйшая дачка Нэля. Шкадавала яна маці, бачачы, як тая досвіткам устае і пазней за ўсіх кладзеца. На яе плечы ляглі ўсе клопаты сям'і: трэба ж да работы згатаваць усім снеданне, абед, а потым дагледзець гаспадарку: падаіць карову, накарміць свіней... «Мабыць, адно сонейка на мяне крыўдуе, што раней яго ўстаю», — не то ў жарт, не то з болем у душы гаварыла яна старэйшай дачэ. ... А той раніцай, калі бацька пайшоў з вёскі, Нэля прытулілася да матчыных грудзей, моцна абняла яе за шию і ціха сказала:

— Я кіну вучобу, мамачка. Разам будзем працаўца, лягчэй нам будзе...

— Не, дачка, вучыцца будзеш. Скончыш школу, а потым... потым пачнеш працаўца.

Васіль Змушка вырашыў кінуць калгас і ўладзіцца дзе-небудзь у горадзе. «Трэба ж паспытаць і прывезны хлеб», — гаварыў ён аднадумцам. Праўда, іх было столькі, што можна было пералічыць па пальцах. Адважыўся б Васіль на такі крок год-два назад, ніхто б і не здзівіўся. Жыццё ў іх калгасе было тады нялёгкім: ураджай сам-два, сам-тры, працадзень — няважкі... Але зараз кідаць сям'ю — жонку, дзяцей, кідаць калгас, калі жыццё з кожным днём паляпшаецца? Для Вольгі гэта было поўнай нечаканасцю. Яшчэ цяжэй ёй стала, калі старшыня калгаса, сустрэўшы яе на полі, сказаў:

— Вечарам прыходзь да мяне. Ёсьць з табой размова.

Сустрэў старшыня Вольгу, як чужую. Гэта яна адчула з першых слоў і са строгага, загадкавага позірку.

— Ты згодна з рашэннем мужа? — спытаў ён.

«Аб чым гэта ён, аб якім рашэнні? Я ж нічога не ведаю», — хацелася ўскрыкнуць, але ўстрымалася.

— Здарылася што? Кажыце хутчэй!

У яе пытанні можна было адчуць і трывогу, і роспач.

— Так, здарылася, — ужо мякчэй прамовіў старшыня. — А ты хіба не ведаш? Вось чытай.

Старшыня працягнуў ёй паперку. Гэта была заява Васіля. Ён прасіў, каб праўленне адпусціла яго з калгаса. Вольга паклала паперку на стол і моцна закусіла губы...

— Даруй мне, Вольга... Думаў, што і ты з ім заадно. Так, так... Чалавека адразу не пазнаеш. Нямала солі трэба разам з'есці, — задуменна працягнуў старшыня. — Вось пасправай адрозніць працаў-

ніка ад рвача... Так, так... Паспрабуй з ім пагаварыць, можа адумаецца?

— Ён з учарашиягя дня дома не быў.

І ўспомнілася Вользе апошняя размова з мужам, усплылі апошняя яго слова: «Рыба шукае, дзе глыбей, а чалавек — дзе лепш. Разумееш? Я іду ў горад». «А жыць як будзем? Ты там, а я з дзецымі тут», — вырвалася з грудзей Вольгі. «Я зніму кватру і вас забяру. Дом свой прададзім». «Так не будзе, не будзе! Чуеш!», — кричала ўжо Вольга. «Як хочаш, як хочаш», — абыякава адказаў ён.

«Значыць, ні з кім не палічыўся. Хай ідзе. Не прападу без яго», — мільгалі думкі ў галаве Вольгі.

У вёсцы хутка даведаліся, што Вользін муж пайшоў у горад. Ёй спачувалі, а сяброўкі шкадавалі. Нялёгка прыдзеца з дзецымі, хоць і раней яна была карміцелькай сям'і, бо Васіль заўсёды куды менш зарабляў. Вольга яшчэ больш аддалася працы. Можа, хацела заглушыць душэўны бол? Гэтага не маглі не заўважыць аднавяскойцы. Ніхто не асуджаў яе. Наадварот, хвалілі, што цвёрда стаіць на зямлі, якая іх узгадавала. А што датычыць Васіля, дык што зробіш, калі чалавек памыляецца. Апамятаецца і вернеца. Былі ж і раней такія разумнікі: недзе пакруцяцца, а ўсё роўна прыходзяць у сваю вёску.

На гэта і Вольга спадзявалася, бачачы, як хутка ўзнімаецца гаспадарка. Праўленне ўзяло курс на шпаркае развіццё жывёлагадоўлі. Але для гэтага патрэбны працавітыя людзі. Сярод тых, хто павінен быў перайсці з паляводчых брыгад на фермы, была і Вольга Пятроўна. Калі яе запрасілі ў канцылярыю, каб пачуць яе думку, яна прызналася, што даўно марыла працеваць на ферме. Але варта было параіцца з мужам, як той груба абрываў: «Яшчэ што! Зусім забудзеш дом, мяне, дзяцей. І так занадта стараешся...».

— Калі на работу? — спытала Вольга ў старшыні. — Цяпер я сама сабе гаспадыня.

У першыя дні Вольга так стамлялася, што рук не адчуvalа. Не жартачкі: шаснаццаць кароў падаіць тро разы ў дзень ды яшчэ першацёлак! Рукі дзервянейлі... Часам падкрадалася сумненне: «Можа, не за сваю справу ўзялася: гады не тыя, ды і сілы мала...» Але прыдзе на ферму, гляне на сваіх красунь-сіменталак і на ўсё забудзе.

Неўзабаве Вольга апярэдзіла даярак, якія мелі за плячыма нямала год працы. «І як гэта ёй удаецца?» — дзівіліся сяброўкі. Многія зайдзросцілі. У яе ўдоі ўзрастоіць, а ў большасці — на мёртвай кропцы. Вольга не маўчала, ускрывала недахопы, у вочы гаварыла ўсім аб непаладках. А яе не ўсе зразумелі. «Хоча казырнуць, высунуцца. І што ёй трэба? Да яе прыходу ціха было на ферме, а яна хоча ўсё дагары нагамі перавярнуць».

— Чаго ты хочаш, Вольга? — кінула аднойчы ёй Аксіння Буднік. — Ведаеш, не задаволены мы табою.

— Хто гэта мы? — ускіпела Вольга. — Ты ды твая сястра Ульяна.

Калі Вольгі яшчэ не было на ферме, яны лічыліся аднымі з лепшых, а цяпер было закранута іх самалюбства. Употай выдумлялі ўсялякія небыліцы. Аднойчы яна пачула ад Аксінні: «Памаўчала б ты, Вольга. У чужкім воку парушынку бачыш, а ў сваім бервяна не прыкмячаеш...». Вольга зразумела, на што намякае Аксіння. Хтосьці з даярак пусціў чутку, што загадчык фермы Іван Лаеўскі завышае ёй надоі. Мала хто мог паверыць у гэта, але каб канчаткова развеяць хлусню, заатэхнік часцей пачала кантроліваць удоі. Пляткаркі прыкусілі языкі. Аднак быў закрануты гонар сумленнай жанчыны! Рабілася гэта наўмысна: можа, Вольга ўціхамірыцца, кіне

дапякаць адстаючых, скарыцца з недахопамі. Так маглі меркаваць тыя, хто дрэнна ведаў Вольгу Пятроўну. Яна засталася непахіснай, непрымірмай да недахопаў. Але такія «справы» не праходзяць бяспследна. У Вольгі засталася балочая рана ў сэрцы. Чамусьці ёй прышло на думку: «Быў бы муж дома, не было б і плётак. Эх, Васіль, што ты нарабіў...».

Хіба магла Вольга згадзіцца з тым, што на ферме часта парушаецца распарадак дня, дояць не ў вызнаныя гадзіны, часам загадчык «забывае» даставіць падкормку. На першы погляд здавалася, што тут працуе дружны калектыв. Праўленне быццам нічога не прыкмячала: калгас жа трymae першынство ў раёне па вытворчасці малака, яму прысуджаны пераходны Чырвоны сцяг райкома партыі і райвыканкона. Самазадавленасць засланяла тое, чаго не маглі не бачыць лепшыя даяркі: «Мы ж можам яшчэ лепш працеваць, яшчэ больш малака атрымліваць». А Вользе гаварылі: «Якая ж ты неўгамаваная. У цябе ж самая высокія надоі. Табе ж і слава, і гонар. Табе і прэміі і граматы выдаюць. Дапамаглі твой дом адрамантаваць, шыферам пакрылі... Працуй ціха, ды годзе...». Але Вольга Пятроўна не адступала.

Канфлікт у жывёлаводаў наспіваў, як нарыў, які рана ці позна павінен ускрыцца. Лепшыя даяркі пыталі ў загадчыка фермы: «Няўжо нельга стварыць пастаянны зялёны канвеер? Час пакончыць з тым, каб самі даяркі насілі з лесу ці поля траву...». Але ён аб гэтым мала дбаў.

І вось на апошній нарадзе перадавікоў сельскай гаспадаркі далі слова лепшай даярцы раёна.

— Раскажы, Вольга Пятроўна, — звярнуўся да яе сакратар райкома, — як гэта ты штогод атрымліваеш па тры-чатыры тысячи кілаграмаў малака на карову?

Першым раскрыць свае «сакрэты», даярка палічыла патрэбным расказаць пра недахопы, пра ўсё, што набалела на душы, што хвалюе лепшых даярак калгаса. Расказала, што калгас не нарыхтоўвае ўволю кармоў... Успомніла, як прайшла пазалеташня зімоўка, калі з-за недахопу кармоў увесь статак ледзь не загінуў. Дапамаглі добрыя людзі.

— Сёлета надаю па 4,5 тысячи кілаграмаў малака ад каровы, — абавязалася Вольга Пятроўна.

Нэля, скончыўшы школу, яшчэ больш папрыгажэла, стала фізічна моцнай. З’явіліся ў яе і свае самастойныя погляды на жыццё.

— Іду на ферму, маці, — сказала дзячына.

— Цяпер, дачка, пярэчыць не буду.

А пра сябе падумала: «Пабачыў бы Васіль сваіх дзяцей. І Верачка хутка стане на самастойную працу. І яна хоча на ферму. Любоў да жывёлагадоўлі перадалася і ёй. Нездарма ж у калгасе называюць нас сям’ёй жывёлаводаў...».

Жыццё ў дому Вольгі Змушка ідзе сваёй чародай. Перажыўшы цяжкія дні, яна праніклася яшчэ большай любоўю да дзяцей. У дому поўны дастатак. Набылі мэблі. Ёсьць што апрануць. Многа каштоўных падарункаў прывезла Вольга дзецыям з Москвы, калі ездзіла на Уссесаюзную сельскагаспадарчую выстаўку.

Лепшую даярку не раз прэміявалі, уручалі гарнорыя граматы. А нядайна ўрад узнагародзіў яе ордэнам «Знак Пашаны». Заслужаная ўзнагарода!

Растуць прыбылкі грамадскай гаспадаркі, паліпшаецца дабрабыт яе працаўнікоў. Сельская моладзь пасля вучобы ахвотна ідзе на фермы, у паляводчыя брыгады. Дастойная змена! Вяртаюцца ў вёску быўшыя адыходнікі, якія калісьці спалохаліся цяжкасцю... Не вярнуўся яшчэ толькі Васіль Змушка...

Вёска Буда, калгас «Праўда», Калінкавіцкі раён.

Георгій ПАПОУ

Дуніна лема

Апавяданне

Мал. Ул. Рамейкі

— Бабы, выходзы! Хопіць спацы!
Сонца яшчэ не ўзышло, а Дуня ўжо на
нагах. Выпаліла ў печы, накарміла парасі
ды, у дадатак, прапалола градку капу-
сты.

— І чаго ёй не спіцца? — бурчакъ
суседкі, ахвочыя памілавацца з мужамі
на ранішній зорцы.

— Замуж табе трэба, Аўдоцця! Тады
не будзеш ледзь золак уставаць.

— Не гаруйце, бабкі! Як з'явіцца жа-
ніх, хоць завалашчы які, жыві закілзаю!
І вокам не міргнё!

Па дарозе, зрэзанай коламі брычакъ,
Дуня ідзе спорнымі мужчынскімі крокамі.
Паркалёвая, у палоску, сукенка ля-
жыць на ёй неяк асабліва добра, вялікія
бліскучыя цёмнашэрый вочы надаюць
твару вясёлы выраз.

— Праломел да той арэшыны — і да-
хаты. Дзянёк абяцае разгуляцца. Ох,
і горача ж будзе!

Неба на ўсходзе, нібы спелы яблыкъ,
наліваецца яркім румянцам. З даліны,
дзе працякае Усяжа, цягне вільготным,
бадзёрым халадком. Дуня вырываецца
ўперад і хутка даходзіць да кучара вага
арэшніку. Але дамоў ісці рана. Пачакаў-
шы сябровак, яна рашуча прапануе:

— Яшчэ заход, і канец! — і ўсё пачы-
наеца нанова.

Кузьма Фёдаравіч таксама ўстаў рана,
да ўсходу сонца. Вырашыўшы з'ездіць

у трэцюю брыгаду, ён асядлаў каня,
па-кавалерыйску лёгка, нават з некато-
рым шыкам, ускочыў у сядло і патрусіў
на той жа дарозе.

Угледзеўшы сярод жанчын Дуню, ён
звярнуў на мяжу, заросшую пырнікам і
жоўтагаловым малачаем, і злёгку ўда-
рыў каня абцасамі. Палахлівы конь ха-
цеў кінуцца ўбок, але Кузьма Фёдаравіч
стрымай яго. Крыўдуючы і на сябе, і на
Дуню, нібыта вінаватую ў тым, што яго
нястрымна да яе цягне, ён моўчкі пры-
вязаў каня да куста арэшніку і падышоў
да жанчын.

Апошнім часам Кузьма Фёдаравіч ча-
ста лавіў сябе на думцы, што робіць
нешта не тое. Замест таго, каб ехаць
нацянькі, павярнуў на поле, хоць не бы-
ло ў тым ніякай патрэбы. Забыўшы пры-
вітацца, ён збянтэжана зірнуў на Дуню
і, звяртаючыся да ўсіх, сказаў:

— Добры ляноў!

— Адна любата! Вунь Клаўка гаво-
рыць, азалоцім калгас! — Дуня гарэзліва
засмяялася, бліснуўшы сляпучы-белымі
зубамі, і тым жа тонам працягвала: — А
у мяне справа да цябе, Кузьма Фёдаравіч.
Хата мая зусім развалілася, правіць
трэба!

— Паправім. Вось выберам лён і па-
правім.

Кузьма Фёдаравіч быў рады, што гу-
тарка зайшла пра хату, і паўтарыў сваё
абяцанне. Пагутарыўшы з жанчынамі, ён
паехаў у трэцюю брыгаду. А калі пра-
язджаў завулкам, дзе жыла Дуня, уваж-
ліва агледзеў яе хату.

— Лепшая звеннявая, аб ёй і ў газе-
тах пішуць... А мы ніякай увагі! І рамон-
там тут не адкараскаешся, новую трэба
ставіць!

У той жа вечар ён зайшоў пагута-
рыць аб хате. Была субота. Дуня толькі
што вярнулася з лазні. Седзячы перад
люстэркам, яна расчэсвала грэбенем чор-
ныя валасы. Убачыўшы старшину, пры-
жмурылася, ад чаго бровы яе ссунуліся,
а куткі губ насмешліва загнуліся ўверх,
і паказала на кресла.

— Дзякую, я на хвілінку, — запнуўся
Кузьма Фёдаравіч.

Аднак прысеў і пачакаў, пакуль Дуня
прычэшацца. Праз люстэрка ўпотай на-
зіраў за ёю. Хударлявы твар і поўныя
рукі вышэй локцяў адлівалі чырвоным
загарам. Уся яна дыхала здароўем і не-
растрачанай маладосцю.

— Што папраўляць? Паказвай!

— Тут не папраўляць, а ламаць трэ-
ба, — Дуня паказала на абвіслую
столу. — А лепш узяць лучыну ды запа-
ліць з чатырох вуглоў!

— Ці не занадта?

— А што? Сабе дык вунь якія харомы
будуеш, як у пана якога? А нам у сля-
пушках сядзець?

Зайвага наконт харомаў закранула
Кузьму Фёдаравіча, але ён змоўчаў.
Вышайшы на двор, агледзеў хату, сце-
ны, дах, паківаў галавой.

— Та-а-ак... Дрэнныя справы! Ты вось



што, Аўдоцця... Заўтра зазірні ў кантору,
там і вырашым.

Кузьма Фёдаравіч чакаў, што Дуня
зноў запросіць у хату, і тупаў на месцы.
Але яна, здавалася, не думала запра-
шаць. Ніяк смутна — не то ласкова, не
то злосна — зірнула на яго і зябка сце-
панулася.

— Да пабачэння! Нешта халаднавата
пасля лазні, — і са стукам зачыніла за
сабой дзвёры.

У кантору Дуня не прышла, быццам
забылася і пра хату, і пра тое, што яе
трэба рамантаваць. Кузьма Фёдаравіч
разы два пабываў на полі — там яе не
было. А зайсці дамоў пабойваўся: уба-
чаць суседзі, плётак не абярэшся!

Усё ж дні праз тры, увечары, скон-
чыўшы справы, спусціўся да возера і
пайшоў нацянькі. Ля цяністых вербаў
спыніўся, абцягнуў кіцель, змахнуў пыл
з рукавоў і раптам злавіў сябе на дум-
цы, што яму ахвота выглядаць лепш,
чым гэта ёсць на самай справе. Ён на-
звай сябе блазнюком, аднак працівіца
тому, што вабіла, ужо не мог.

Кузьма Фёдаравіч стараўся знайсці пе-
раканаўчыя прычыны для апраўдання.
Жонка ўсё яшчэ не згадзілася з тым,
што ён старшиня калгаса. Аб пераездзе
ва Усяжка і думаць не хоча! На дачу —
калі ласка! А жыць... Не, збаўце ад та-
кога шчасця! Яна стала яшчэ больш да-
лёкай. Іх кароткія сустрэчы канчаюцца
звычайна ўзаемнымі дакорамі і спрэ-
камі. Хіба гэта жыццё?

Ён хутка ўзбег на стромкі бераг, азі-
нуўшыся, пералез праз паркан і, пера-
магаючы хваляванне, пакроўчай вузкай
разорай паміж градакі капусты.

Дуня сядзела на лаўцы пад старой
яблыніяй. Яна ў стоме апусціла руکі,
быццам некага чакала. Кузьма Фёдаравіч
присеў побач, закурыў. З саду ві-
даць было, як каваль Антон адчаліў ад
берага на душагубцы. Адпіхаючы лодку

, ён скіраваў яе ўдоўж возера.
Кузьма Фёдаравіч успомніў, што Антон
калісці заляцаўся да Дуні, і яму стала
непрыемна.

— Што ж не прышла ў кантору?

— А чаго?

— Як чаго? Хату рамантаваць трэба?

— А-а... Пражыву!

— Усё ж... Сама ж гаварыла...

— На мой век хопіць! — прыжмурывыўшыся, глянула Дуня на старшыню і раптам сур'ёзна спытала: — Ты скажы, Кузьма Фёдаравіч, што далей будзе? Працуем, працуем, а для чаго?

— Як для чаго? — сумеўся старшыня. — Каб жыць яшчэ лепш. Калгас наш сярэдні, а трэба, каб пабагацеў... Разумееш? А ты — для чаго!

— Ну, а потым?

— Потым толькі і жыць! Дзівачка! Хутка такое жыццё настане, што і паміраць не захочацца!

— А я і так паміраць не збіраюся, — перабіла Дуня. — Я, ведаеш, Кузьма Фёдаравіч, люблю жыццё! Ой, як люблю! Выйду раніцай на возера, калі ўсе спяць, — раскоша якая! Туман вісіць, быццам марля... Ліпы цвітуць. Салаўі спываюць. Любата!.. А панюхаеш пальні-траву... Яна і горкая і нібы салодкая, як і жыццё...

Кузьма Фёдаравіч адчуў, што Дуня быццам павярнулася да яго другім бокам, скрытым ад пабочных вачэй, і ён аказаўся не менш прывабным. Дагэтуль яна вядома была яму як баявая, нястомная ў рабоце жанчына, якая нікому і ні ў чым спуску не давала, за што і паважалі яе ва Усяжкы... і раптам — салаўі, туманы.

— А праўда, Пахомыч казаў, што за той царквой панскае золата схавана? — спытала Дуня, нечакана змяніўши тэму размовы.

— Не ведаю, — усміхнуўся Кузьма Фёдаравіч.

— Я яму кажу: шукай, дзед! Знойдзеш, можа і мне грэшнай перападзе!

— Навошта табе золата?

— А пастарэю, зубы ўстаўлю! Не люблю бяззубых!

На Дуню нібы натхненне найшло. Яна гаварыла блісконца! і Кузьма Фёдаравіч зразумеў, што іх спатканне ў садзе, з вока на вока, яе таксама хвалюе.

— Смешная ты, Аўдоцця!

Ён узяў у далонь яе руку і падсеў бліжэй. Зараз яна і праўда здавалася яму наўнай, не той Дуня, якую ва Усяжкы лічылі бядовай, а зусім дзяўчынкай, зачараванай ранішнімі туманамі.

Было ўжо далёка за поўнач, калі Кузьма Фёдаравіч пералез праз паркан і спусціўся да берага. Буйны зоркі задуменна ўглядальіся ў ўсёнае люстэрка Усяжскага возера. Над старой царквой тонкай ільдзінкай блішчэй маладзік. Кузьма Фёдаравіч успамінаў сад, лаўку пад старой яблыніяй, прыглушаны шэпт Дуні... Штосьці новае, нябачанае ўварвалася ў яго жыццё. Яно і радавала і крыху палохала.

II

Раніцай Дуня спала, як забітая. Пастух пагнаў кароў, у хляве даўно пішчэла галоднае парася, а яна ўсё ляжала, абняўшы падушку.

Разбудзілі суседкі.

— Што гэта з Аўдоццяй? Мо' захварэла?

— Спіць! — здзівілася Клава.

— Ды што яна? Звар'яцела? Аўдоцця, уставай!

Дуня расплющыла вочы. Пад вонкамі з грукатам праімчалася аўтамашына, хата затрэслася, а лісце «ванькі-моўрага» спалохана захісталася на падаконніку.

— Ой, бабы, праспала! — Дуня ўскочыла з ложка і спехам пачала апранацца.

Калі ішлі ў поле, усё ёй здавалася светлым і хвалючым. Арэшнік з бакоў пачаў жоўкнуць і асыпацца. На лузе пахла рамонкамі і палыном. Дуня дыхала глыбока, усімі грудзьмі, нібы хацела ўвабраць у сябе ўсе пахі і гэтае нічым не азмочанае харство.

Працавалася ёй таксама лёгка і весела. Суседкі, як заўсёды, ледзь паспявалі за ёю.

— Што з табой, Аўдоцця? Ці не закахалася ў чаго?

— Вось толькі пра каханне і думаю, — пасмейвалася Дуня, а сама думала: «Прыдзе ці... не придзе?»

Учора на развітанне Кузьма Фёдаравіч нічога не сказаў, толькі пацалаваў. Ёй было і радасна і балюча. Радасна ад усведамлення, што яна кахае і яе кахаюць, і балюча таму, што паміж імі стаіць тая, гарадская, і каханне трэба ўтойваць, як нешта беззаконнае.

Увечары Кузьма Фёдаравіч зноў прышоў... Звычайна ён прабіраўся цераз сад і праседжваў да світання. Да яго прыходу Дуня працірала падлогу, прыбірала, рыхтавала вячэрну, часам даставала нават бутэльку самагону. Але Кузьма Фёдаравіч наадрэз адмаўляўся:

— Я і без таго п'яны, — жартаваў ён, дымячы папяроскай.

Знешне ён ніколькі не змяніўся. Насіў кіцель або гімнасцёрку ваеннага пакрою, сінія штаны і простиля боты, ад якіх папахвала дзёгцем. Толькі вочы нібы пасвяжэлі і свяціліся нейкім асаблівым светлом.

— Гімнасцёрку змяніў бы, уся праслілася!

— Нічога, і так сыйдзе!

— Пакінь, памью. А заўтра надзенеш, — гаварыла Дуня, не слухаючи пяречання.

Ёй была прыемна гэтая ўлада над дарослым разумным мужчынам, якога так паважаюць ва Усяжкы. Яна памыла яму гімнасцёрку, прымусіла перайсці на новую кватэру, больш чыстую і ціхую, і ледзь не кожны дзень наказвала абедаць своечасова, як гэта робяць усе добрыя людзі. Што будзе заўтра, пасля заўтра, праз месяц, Дуня не думала. Жыла, як у чадзе, часта недасыпала, ішла на работу з хворай галавой і ўсё ж была задаволена сваім лёсам. Толькі часам, калі пры ёй пачыналі гаворку аб той, гарадской, пахмурнела.

Адночы яна дапамагала цеслярам, якія будавалі ёй новую хату. У ахвоту пілавала тоўстыя бярвенні, згружала з машыны цэглу для фундамента...

— Ты, Прохар, пастарайся ўжо, каб хата вышла не горш, чым у старшыні, — жартавала Дуня, калі да іх падышоў брыгадзір.

— Задужа захацела, Аўдоцця! — усміхнуўся Прохар Капыта і, счакаўшы, працягваў: — Са старшынёй у нас асаблівая размова. Чалавек ён з галавой і траціць яго няма рацыі. Вось адбудуем палац, няхай забірае жонку і жыве... Тады мы цвёрда будзем ведаць, што ён наш, усяжскі.

— Гэта мяне не датычыць! А толькі на дрэнную я таксама не згодна! Каб

два пакоі і кухня, — стаяла на сваім Дуні.

— Ды навошта табе адной?

— А можа я замуж пайду! Вось вазму і выйду за Афоню Цяліна, на злосць усім!

— Замарыла! Ды ён, Афоня, няздольны, — давіліся ад смеху цесляры.

— У-у, бессаромны! — Дуня па-мужчынску плюнула, сабрала шчэкі на распалку і хісткай хадой пайшла ў хату.

Другім разам, калі звяно вярталася з поля, Клава, якая ўсё першай ведала, раптам кінула ў бок, дзе стаялі цесляры, і шматзначна заўважыла:

— Хату старшыні канчаюць, хутка жонка прыкоціць! Мой Пятро бачыў. Гаворыць, прыго-ожая такая! У крэп-сатэнах ходзіць, панчохі капрон! А губы магляванныя...

— Нябось, маніць!

— А чаго яму маніць? За гэта працадні не налічваюць! Тоўстая, гаворыць, але красуня! Яна музыкай, ці што, займаецца, а мо' ў тэатры...

Дуня адчула сябе так, быццам яе сэрца моцна-моцна сцінулі. Дома яна доўга стаяла перад люстэркам, углядаючыся ў кожную маршынку пад вачыма. Чамусці распляяла чорныя косы, потым зноў запляяла і скруціла ў вузел на патыліцы. Дастана з куфра шаўковую сукенку, пашытую к Першаму мая, прымерыла і раптам, скамячыўши, кінула назад.

— Што я... нібы дзяўчынка якая!

Яна бездапаможна прысела, адчуваючы, як на вочы набягаюць слёзы. Увесь вечар не знаходзіла сабе месца. Вышла ў сад, пастаяла ля паркана, пазіраючы на возера. Пад кручай стаяў дачнік з вудай, хоць паплаўка ўжо не было відаць. Па сцежцы, калі раскідзістых вербаў, прабегла з пустой сумкай паштальёнша Жэні Маракуліна. Яна была ў паласатай паркалёвой сукенцы і ў пантофлях на босую ногу.

— Куды спяшаеш такой парою?

— Тэлеграму насліла Кузьму Фёдаравічу.

— З горада?

— Але. Відаць, ад жонкі...

Вестка аб тэлеграме зусім прыгняла Дуню. Павячэрэшы, яна а сразу лягла спаць. Але сон не ішоў. Яна чакала... А ўначы, калі пачуўся знаёмы стук у дзвёры, нават не кранулася...

Успомніла, як некалі палюбіла першага гарманіста ва Усяжкы. Хадзіў Сярожка ў чырвонай кашулі і сініх шара-варах, запраўленых у боты. Дуня марыла аб ім, а вышла за хлопца з Карпілаўкі. Але і з ім не давялося доўга пажыць. Пайшоў у партызыны і прарапаў... Тады да ўдавы пачаў заляцацца каваль Антон, мужык гаспадарны, майстар на ўсе руки. Але... не было да яго сапраўднага кахання! Кузьму Фёдаравіча Дуня пакахала ўсёй душою і не шкадзала аб сваім каханні.

Пачало світаць. Дуня апранулася і вышла з хаты. Падняла яблыкі, што за ночь апалі, пасядзела на лаўцы. Было свежа, нават зябка. Сіва-сіні туман нерухомым полагам вісеў над возерам. Гавала ў Дуні гула, ўсё цела нібы свінцом наліўся. Захацелася разагнаць сон-туман, змыць стому.

Дуня распранулася пад вербамі і на дыбачках увайшла ў возера. Вада была халодная, пругкая. Асмялеўши, Дуня акунулася з галавой і, узмахваючы рукамі, паплыла на сярэдзічу возера, дзе чарнеў стары корч. Узбраўшыся на

яго, яна выціснула косы, адпачыла і палыла назад. Свежай вышла на траяністы бераг, хутка апранулася і, не спяшаючи, пайшла дадому.

«Чаму быць, таго не мінаваць», — супакоіла яна сябе і, склаўши руکі трубкай, ва ўесь голас крыкнула:

— Бабы, выходзь! Хопіць спацы!

III

Кузьма Фёдаравіч перастаў прыходзіць. Дуня замкнулася ў сабе і вырасыла, што гэта канец. А нядайна, калі ён, нічога не сказаўши, паехаў у горад на тыдзень, пераканалася ў гэтай думцы канчаткова.

На души было горка і трывожна. Дуня з тугой глядзела, як восень па-свойму перафарбоўвае зямлю. Арэшнік па схілах гор амаль увесь асыпаўся. Асіны ў сухім балоты прыбраліся, як цыганкі на рынку. Раніцай над возерам усё часцей наўсілі туманы. Павуцінне сівымі ніткамі блішчэла на кустах ажыны, лётала ў паветры...

Учора Дуня перанесла свае няхітрыя пажыткі ў новую хату і здзівілася — так пуста ў двух пакоях, што хоць кватарантай пускай! Засталося пафарбаваць падлогу, касякі і падаконнікі, але гэта яна сама зробіць. І той... так-сама гатовы. Хутка перавязе Кузьма Фёдаравіч сваю артыстку і будзе з ёю жыць-пажываць ды добра нажываць. А яна, Дуня, як была, так і застанецца бабылкай...

У верасні звяно на лузе рассціала лён. Дні стаялі цёплыя, светлыя, з залацістым бляскам траў і бярозавага лісця. А аднойчы паліў дождж, нібы з вядра. Навокал пацямнела. Жанчыны зблісі пад кустом альшаніку. Наскроў усе прамоклі.

— Ой, бабы, машина! Калі мой суджаны, то падвязе, — выглянула з-пад куста Клава.

З-за павароту паказаўся заляпаны грузвік. За рулём і сапраўды сядзеў Пеця, муж Клавы, а побач — Кузьма Фёдаравіч. Ён крыху падаўся ўперад і разгублены глядзеў па баках.

Заўзажыўши жанчын, Пеця затармазіў.

— Айда, бабы! — весела скамандавала Клава.

Кузьма Фёдаравіч вылез з кабіны, мімаходам зірнуў на Дуню, на яе мокрыя валасы.

— Сядайце, таварышы, — паказаў на кузай.

Жанчыны падсаджвалі адна адну, жартавалі, смяяліся. Дуня засталася апошніяй. Схапіўши за борт кузава, яна закінула нагу, але раптам сарвалася і ледзь не ўпала. Кузьма Фёдаравіч дапамог сесці. Пакасіўши на неба, ён прынёс ёй плащ.

— Надзень, няма чаго тут... Жанчыны шматзначна пераглянуліся, а Дуня раптам прыціхла і за ўсю дарогу не вымазіла ні слова.

Калі машина спынілася, жанчыны шумна высыпалі з кузава. Кузьма Фёдаравіч мімаходам кінуў Дуні, каб ішла дамоў у плашчы, і накіраваўся ў кантору. У Дуні на сэрцы пацяплема. «Усё-такі кахае», — падумала яна з радасцю.

— Ну, закілзала наша Аўдоцця старшыню! — падміргнула ёй Клава.

— Не мянціце языком, бабы! Патрезбен ён мне, жанаты! — пажартавала Дуня, а сама ўся загарэлася.

Увечары Кузьма Фёдаравіч завярнуў да Дуні праста з вуліцы, нібы ў сваю

хату. Ля веснічак пастаяў з Пецем, дамаўляючыся на здзів, спытаў нешта ў Пахомыча, які на той час цягнуўся з канторы. У сенцах пашоргаў ботамі аб палавік, пашарыў, намацаючы клямку.

— А хата, здаецца, нішто? — ён прайшоўся па пустых пакоях, зазірнуў на кухню, дзе палілася печ.

— Жыць можна, — згадзілася Дуня.

Яна і рада была і не рада. Адварнуўшыся на хвілінку ў другі пакой, змяніла фартух, зірнула ў люстэрку.

— У цябе ёсць што-небудзь перакуціць?

— Прагаладаўся? — толькі тут Дуня заўважыла, што твар у Кузьмы Фёдаравіча нейкі шэры, змучаны, нібы ён не спаў некалькі начэй.

— Зранку нічога не еў. То ў судзе, то ў абкоме... Такі ўжо дзянёк гарачы выдаўся, што крый божа, як кажуць...

— Навошта ж у судзе?

— З жонкай разводжуся, — Кузьма Фёдаравіч палез у кішэню па папяросу. — Цяпер усё! Скончана!

— Як жа так?.. Разводзіцесь...

— Ну, гэта доўгая гісторыя, — Кузьма Фёдаравіч зацягнуўся моцным дымком, памаўчай. — Ды і ўспамінаць не хочацца. Што было, то быльнягом парасло. Жыццё — яно, ведаеш, конь з норавам: дзе трасяне, а дзе і з сядла выкіне.

— Гэта вы дарэмна, Кузьма Фёдаравіч, — Дуня не ведала, радавацца ёй ці сумаваць.

— Смешная ты, Аўдоцця! Дапусцім, табе скажуць: або я, вось я, — ён ткнуў сябе пальцам у грудзі, — або Усяжжа, калгас, дзе ў цябе любімая справа... Выбірай адно з двух!

— Я сказала б... Я сказала б: ты, ты! Хоць куды, хоць што, толькі б ты...

Кузьма Фёдаравіч збянятэжкіўся ад нечаканасці.

— І неразумна! Як жа так можна? — ён абняў Дуню адной рукой і ціха, ласкава дадаў: — Між іншым, хопіць пра гэта! Давай справім вяселле ці што?

Дуня хуценька сабрала на стол. Яна дастала ўсё, чым была багата. У спешы нават не зацягнула фіранкі на воках: няхай глядзяць, каму ахвота! Яе вялікія цёмнашэрыя очы гарэлі, а з твару че сыходзіў румянец. Усё гэта ўяўлялася, нібы шчаслівы сон-туман, які прысніўся ў пару залатага бабіна лета...

На другі дзень па Усяжжы снежным комам пракацілася чутка. Жанчыны перашэліваліся ля калодзежа. Адны радаваліся, другія зайздросцілі, трэція гаварылі, што доўга так не працягнечца.

Перадавалі таксама, быццам раніцай Кузьма Фёдаравіч, аграном Дэмітрыем Паўлавіч і брыгадзір Прохар Капыта хадзілі глядзець новую старшынёву хату. Старшыня прайшоўся па пакоях, зазірнуў на кухню, у камору, пастаяў на верандзе, адкуль адкрываецца цудоўны краявід: возера, лясы і горы. А потым быццам зусім сур'ёзна сказаў:

— Вось тут мы і наладзім дзіцячыя яслі! Згодны?

Так нібыта і вырашылі.

А яшчэ казалі, быццам Кузьма Фёдаравіч прыняў такое рашэнне таму, што Дуня не захацела пераезджаць са сваёй хаты. Гэтаму верылі і не верылі...



Ул. КУНЦЭВІЧ

Ранак

Яшчэ ад сонца промень першы
Не запаліў буйной расы,
А ўсё ўжо просіцца у вершы
Бяздоннем ранішній красы:
І рэчка стужкаю рабою,
І прытаўши дух рыбак,
І бледны месячык-пятак
Пад чыстай неба сінявою,
І далячынь вакол жывая
З чырвонай хусткаю зары,
Дзе ўступ да кнігі ураджаю
Плугамі пішуць трактары.



Аляксандра УС

ПРАЗВІНЕУ апошні званок. Патухлі лютstry. Зала замерла ў чаканні. На сцену вышла маладая жанчына ў ружовай сукні, і з яе вуснаў палілася чароўная песня. Хоць мы не разумелі яе слоў, але сэрцам адчуvalі змест. Каля песню выконваюць сябры, яе разумее кожны. Спявала балгарская артыстка Надзя Афеян, якая прыбыла да нас на Тыдзень балгарскай музыкі.

За гэты тыдзень працоўныя нашай рэспублікі яшчэ больш пазналі і палюблі дружны, працавіты, таленавіты балгарскі народ. Савецкіх людзей шчыра радуюць прыязнныя сувязі, якія ўесь час пашыраюцца паміж народамі.

Велізарныя поспехі нашага сацыялістычнага будаўніцтва ўсё больш прыцягваюць увагу за рубяжом. Людзі розных професій і ўзростаў, рознага маёманаснага стану імкнуцца пабываць у нас, пазнаёміцца з эканомікай, культурай і жыццём савецкага чалавека.

Хоць з часу каstryчніцкіх падзеяў, якія ўзрушылі ўесь свет, мінула больш чатырох дзесяцігоддзяў, наша краіна для многіх іншаземцаў ўсё яшчэ застаецца загадкай. Буржуазныя пісакі, трэба сказаць, нямала «папрацавалі» над тым, каб замоўчаць або зменшыць дасягненні савецкіх людзей. Аднак шыла ў мяшку не ўтош, праўду не скаваеш.

На Сусветнай выстаўцы ў БруSELі прысуджаны ўзнагароды звыш 500 экспанатам савецкага павільёна, у якіх адлюстраваны дасягненні савецкай науки і тэхнікі, прамысловасці і будаўніцтва, сельскай гаспадаркі, культуры, мастацтва. Сярод атрымаўшых высокую ацэнку — многія экспанаты, прадстаўленыя нашай Беларуссю. Ганаровы дыплом прысуджаны Мінскаму трактарнаму заводу за яго прадукцыю, добра вядомую ў многіх краінах. Залатага медаля ўдастоены Мінскі радыёзавод за радыёпрыёмнік «Дружба». Прэмія «Гран пры» прысуджана калектыву Мінскага аўтамабільнага завода за 40-тонны самазвал. Ганаровы дыплом атрымалі гомельмашаўцы за кукурузасілосаўборачны камбайн. Бронзавы медаль прысуджаны калектыву завода «Нёман» за вырабы з крышталю, накладнога і каляровага шкла. За работу «Партрэт Рабінданата Тагора» (Індыйскага пісьменніка) беларускі скульптар Заір Азгур ўдастоены сярэбранага медаля.

Велізарнае значэнне ва ўстанаўленні дружалюбных адносін маюць асабістыя контакты. Усяму свету вядома, што наша рэспубліка адной з першых прыняла на сябе ўдар фашысцкіх полчишчаў.

Усе ведаюць, як моцна была зруйнавана Беларусь, таму кожны з наведаўшых яе цяпер дзівіцца яе хуткаму адраджэнню. Вось што піша кіраўнік індыйскай дэлегацыі Раджні Патэль пасля наведвання Мінска: «... Размах будаўніцтва, які мы ўбачылі ў Вашым горадзе, пераканаў нас у тым, што савецкі народ праявіў цуды герайму не толькі ў барацьбе супроты фашыстаў, але і ў мірным будаўніцтве. Помнікам герайчным дзеянням партызан і салдат з'яўляецца не толькі манумент, які мы бачылі на плошчы, але і кожны будынак гэтага горада... Нам асабліва радасна было наведаць трактарны завод, — піша далей Патэль, — бо з гэтага завода пайшлі трактары ў Бамбей і Калькуту дапамагаць будаваць шчаслівае жыццё ў Індыі. Мы ўпэўнены, што дружба паміж вялікім савецкім народам і старожытным народам Індыі з'явіцца вялікім укладам у справу міру».

Мы таксама верым, што дружба паміж народамі стане тым шытом, які перапыніць шлях вайне.

«... Можна праста сказаць, — піша Пётр Канстанцінеску-Яш, кіраўнік дэлегацыі Румынскага Таварыства дружалюбных сувязей з СССР, — што Мінск — гэта жывы прыклад майстэрства і герайму тых, хто на працягу 40 год будзе новы сацыяльны лад, першую ў свеце сацыялістычную дзяржаву.

Пасля таго, як я ўбачыў, як з горада, ператворанага ў руіны і попел, узняўся адзін з прыгажэйшых гарадоў Савецкага Саюза, мне стала яшчэ ясней, чаму іменна савецкія людзі здолелі першымі запусціць у мікрапланетную прастору штучныя спадарожнікі Зямлі».

Немагчыма апісаць усе уражанні пасланцоў многіх народаў, якія пабывалі ў нас з візітам дружбы. Зарубежныя гості наведваюць нашы прадпрыемствы і калгасы, навучальныя і дзіцячыя ўстановы, сустракаюцца і гутараць з работчымі і калгаснікамі, з дзеячамі науки і мастацтва, настаўнікамі і школьнікамі, з працоўнымі на мітынгах і ў кватэрах, у музеях і месцах адпачынку. Савецкія людзі ахвотна расказваюць зарубежным сябрам пра свае вытворчыя поспехі, пра сваё жыццё.

З Аўстрыі, з ГДР і ФРГ не раз прыбываюць да нас дэлегаты ў спецыяльных «цягніках міру». Нашы прыязнныя адносины з зарубежнымі гасцімі дапамагаюць узаемаразуменню. Наша гасцініцасць крышыць лядок недавер'я. Нямецкі пісьменнік Карл Ульрых, які лягася наведаў Мінск, зазначыў:

«Ужо першыя сустрэчы з жыхарамі Брэста і Мінска, першыя дружалюбныя поціскі рук і прывітанні пераканалі нас у тым, што савецкі народ не запамяліў.

Сустрэча з людзьмі ў Мінску заста-

нецца незабыўнай. У парку культуры і адпачынку са мной загаварыў па-німецку малады студэнт. Побач з ім ішла яго сяляная маці. Яе муж загінуў на вайне, а бэлька, якая звалілася з гарэшага дома, выпаліла ёй вочы. Завязалася размова, якую немагчыма перадаць. і кожны раз, калі я потым пачую слова «Мінск», перад маймі вачыма пайстае вобраз гэтай маці, яе поціск рукі, яе перакладзенія сынам слова, якія сведчаць аб тым, што яна не носіць нянявісці да тых, хто вінен у яе пакутах, што ўсе яе мары накіраваны на захаванне міру, — як сказала яна, — для вас, майго сына і ўсіх дзяцей».

Сардечныя слова гэтай простай беларускай жанчыны сведчаць аб яе душэўным харастве і мужнасці, аб шчырасці нашай дружбы з працоўным німецкім народам, аб нашым гарачым імкненні захаваць мір на зямлі.

• Візіты дружбы літаральна раскрываюць вочы людзям.

Вось што піша з Бітэрфельда шахцёр, які сёлета пабываў у Мінску: «Драгая сябры міру!.. Вы можаце мне паверыць, як я быў шчаслівы, калі ўбачыў ваш цудоўны горад, які так велічна будзеца. Я выступіў ужо з 16-цю дакладамі і бачу, што яны даходзяць да сэрца слухачоў. Мне заказалі яшчэ 11 дакладаў. Я расказваю, з якім энтузіязмам працуе савецкі чалавек і будзе сваю краіну. У трох газетах я надрукаваў артыкулы. Дзякую за цудоўны прыём і вітаю вас разам з жонкай і двума дзецьмі. Са скромным гарніцкім прывітаннем Франц Шмідт».

Савецкія людзі радуюцца поспехам усіх народаў. Яны добра ведаюць, што ў кожнага народа можна чаму-небудзь навучыцца.

Асабліва ажыўленыя і моцныя сувязі ўстанавіліся паміж Беларуссю і яе бліжэйшай суседкай — Польшчай. Мастацкія, спартыўныя, маладзёжныя, сельскагаспадарчыя, профсаюзныя дэлегацыі ўзаемна ездзяць у госці, для чаго знаходзяць шмат падстаў. Разам з польскім народам мы хочам праводзіць свае рэвалюцыйныя святы, адзначаць «святы ўраджаю», спаборнічаць ва ўсіх відах спорту, супрацоўнічаць з іх універсітэтамі і Акадэміяй науک, распрацоўваць гістарычныя праблемы, знаёміца з работай медыцынскіх установ, дзяліцца вопытам профсаюзной работы. Мы чытаем перыядычную і мастацкую польскую літаратуру, перакладаєм на беларускую мову лепшыя творы польскіх празаікаў і паэтаў, абменьваемся запісамі народных песень, самі з асалодай слухаем польскую музыку, стаўмі у тэатрах п'есы польскіх драматургаў і кампазітараў.

Хто з нас ад душы не смяяўся на спектаклі «Дамы і гусары», які ідзе ў

тэатры імя Янкі Купалы. Вялікім поспехам карыстаецца п'еса «Мараль пані Дульскай», паставленая тэатрам імя Я. Коласа. У Беларускім Дзяржаўным тэатры оперы і балету ставіцца опера Манюшкі «Страшны двор». Добра знёмы беларускаму гледачу і творы польскай кінематографіі. У дні польскай культуры мы мелі магчымасць слухаць канцэрты польскай музыкі.

У нашых вышэйших навучальных установах вучыцца моладзь краін народнай дэмакратыі. Нашы студэнты з імі сябруюць.

Беларусь звязана моцнай дружбай з дзесяцкамі краін свету. Яна ўсё больш мацнее, набывае харктар дзелавога супрацоўніцтва, абмену дасягненнямі навукі і культуры.

Перад беларускімі гледачамі выступалі дзеячы мастацтва Чэхаславакіі і Румыніі, Албаніі і Карэі, Даніі і Швейцарыі, Кітая і Індансіі, Парагвая і Злучаных Штатаў Амерыкі. Дзесяткі розных краін свету дэманстравалі сваё майстэрства на спартыўных пляцоўках Беларусі.

З году ў год расце абмен літаратурай паміж беларускімі і зарубежнымі арганізацыямі і бібліятэкамі. Акадэмія навук БССР вядзе кнігаабмен з бібліятэкамі і навуковымі інстытутамі многіх краін. Толькі ў 1957 годзе паслана розным арганізацыям 23 краін свету больш 4 тысяч экземпляраў кніг беларускіх аўтараў. Звыш 600 экземпляраў часопіса «Работніца і сялянка» ідзе ў розныя краіны свету.

На Беларусі перакладзены і выданы многія творы зарубежных пісьменнікаў. У той жа час з творамі Я. Купалы, Я. Коласа, М. Танка, П. Броўкі, І. Шамякіна, А. Куляшова і многіх іншых нашых пісьменнікаў і паэтаў зарубежныя чытачы знаёмацца на сваёй роднай мове.

Зарубежнай грамадскасці вядомы творы і беларускіх мастакоў. Скульптурная група «М. Горкі і Я. Купала» паслана Беларускім таварыствам культурнай сувязі з заграніцай у Аргентыну. У Кітai, у музее Лу Сіня, устаноўлена скульптура «Лу Сінь» работы народнага мастака БССР З. Азгура. У народным Кітai доўгі час знаходзіўся і выкананы шмат работ беларускіх скульптараў С. Селіханаў.



Карэйскі дзяржаўны ансамбль песні і танца ў г. Мінску.

На працягу двух год нашым кітайскім сябрам акізаў тэхнічную дапамогу на-меснік начальніка Беларускай чыгункі тав. Юшкевіч, а намеснік дырэктара Інстытута народнай гаспадаркі тав. Навасёлаў чытаў лекцыі ў Пекінскім універсітэце.

Нельга сумнявацца ў tym, што нашы сувязі з народным Кітаем яшчэ больш пашырацца ў сувязі з адкрыццём аддзялення Таварыства беларуска-кітайскай дружбы.

Умацаванню дружбы многа дапамагае індывідуальная перапіска. Мы лепш пазнаем адзін аднаго, знаходзім новыя сілы ў барацьбе за мір, за шчасце нашых дзяцей. Гэтаму садзейнічае міралюбівая палітыка Савецкага ўрада і вялікая зацікаўленасць савецкіх людзей у захаванні міру. Разам з нашымі сябрамі мы верым, што недалёка той час, калі атамная энергія, якую імперыялісты хо-чуць выкарыстаць для таго, каб атручваць ваду, паветра, ежу людзей, знішчаць усё жывое, будзе ўжыта на ка-рысць чалавеку.

З 15 кастрычніка па рашэнню чац-

вёртай Міжнароднай канферэнцыі за забарону атамнай і вадароднай зброі і за разбрэзенне аўбешчаны Міжнародны месячнік сумесных дзеянняў.

Працоўныя Беларусі, як і ўсе савецкія людзі, горача падтрымліваюць ба-рацьбу міралюбівых народаў за спыненне выпрабавання і забарону ядзернай зброі. На рэспубліканскім сходзе профсаюзнага актыву, вучоных, рабочых і слу-жачых Мінска, на прадпрыемствах Гоме-ля, Віцебска, Гродна, у многіх калгасах і саўгасах прагучэў магутны голас працоўных рэспублікі: «Мы хочам жыць пад мірным небам, множыць багацці і кра-су сваёй Радзімы!»

Народы свету стараюцца зрабіць уплыў на свае ўрады, на ўрады іншых краін, на Арганізацыю Аб'яднаных На-цый, каб яны забаранілі атамную зброю і прынялі заходы да разбрэзення.

Гэтага патрабуюць мільёны жанчын і маці ў імя здзяйснення адважных мар-маладога пакалення, у імя захавання жыцця і ўсяго цудоўнага, што створана генiem чалавека.



Салістка Сафійскай оперы, лаурэат Дзімітраўскай прэміі Надзяя Афеян за сяброўскай гутаркай з артысткамі Беларускага народнага хору.



Беларускі і польскія тэнісісты перад таварыскім матчам Мінск — Варшава.
Фота В. Мікішана.



Дзяўчына з Тайваня

ЛІНЬ ЧЫНЬ-ЛАНЬ

Апавяданне

Мал. Ю. Пучынскага

У ПОШУКАХ працы мне ўвесень 1946 года давялося пакінуць мацярык, пераплысці праліў і наніцца настаўнікам у адной з сярэдніх школ на цэнтральным Тайвані. Школа знаходзілася далёка ад горада, а мая кватэра — далёка ад школы. Я жыў у драўляным аднапавярховым японскім бунгала, які пасля капітуляцыі японцаў перайшоў ва ўласнасць гаміндана. Дзвёры і вокны былі ў вельмі дрэнным стане, паркан зусім разваліўся, а недагледжаны сад і занядбаныя палі мелі адноўкава здзічэлы выгляд. Мне не пакідалі страсныя думкі аб мацерыку, аб Вызваленчай вайне, што там разгаралася. Я не ведаў мясцовага дыялекту, не меў ніводнага блізкага сябра і таму жыў, як выгнаннік у пустыні.

Аднойчы, калі пасля заняткаў у школе я вярнуўся да моў, у мяне мімаволі вырваўся вокліч здзіўлення. Мне здалося, што я трапіў у чужы дом. Брудная бялізна, што раней вісела на сцяне, кудысьці знікла, пасцель на пакрытай цыноўкамі падлозе была акуратна засланая, — усё песьціла позірк чысцінёй і парадкам. Але самым прыемным быў свежы, халаднаваты водар, якім павявалася ў хадце. — напэўна, цыноўкі былі толькі што вымыты халоднай кропнічай вадой.

Пачуўшы шум на кухні, я заглянуў туды. Нейкая хударльвая дзяўчынка скрэбла гаршкі і місі. Галаву яна апусціла, і бачны быў толькі яе профіль. У яе быў худы тварык і вельмі белая скора. Яна нясмела, спадылба глянула ў мой бок, але галавы не падняла і нічога не сказала. Які-небудзь добразычлівы тайваньскі прыяцель, на-

пэўна, знайшоў для мяне служанку. Але дзяўчына была вельмі маладая гадамі. Як яна ўправіцца?

- Як вас завуць, дзяўчынка?
- Ба м'я дзей.
- Дзе вы жывяце?
- Ба м'я дзей.
- Не бойцеся, у вас тут не многа будзе работы.
- Ба м'я дзей.

Я паспей ужо вывучыць некалькі слоў на мясцовым дыялекце, — большасць тайванцаў гавораць на той жа мове, што і жыхары паўднёвага Фуцзяня. Я ведаў, што «ва м'я дзей» азначае «не ведаю». Яна, відавочна, нічога не зразумела з таго, што я гаварыў.

Я вярнуўся ў свой пакой, узяў паперку і вялікім іерогліфам напісаў: «дровы, рыс, алей, соль». Потым даў ёй у руку паперку і дзесяць долараў. Не паспей я добра ўсё растлумачыць, як яна спакойна ўсміхнулася і паклаў сабе ў кішэню паперку і гроши.

Пры дапамозе некалькіх тайваньскіх фраз, аднаго двух японскіх слоў і мноства жэстаў у прыдачу я пастараваўся растлумачыць ёй, што мне ад яе патрэбна. Сказаў, што спадзяюся, снеданне і абед будуть гатовы ў пару, а вячэр, дык яна можа трохі і спазніцца. Бялізна мяне не вельмі турбует, таму ёй не прыдзецца кожны дзень яе мыць.

Я бачыў, што прынамсі палову з таго, што я гаварыў, яна ціпер зразумела. Аднак, калі ёй трэба было што-небудзь сказаць, яе адказам былі толькі слова «ва м'я дзей» ці гэткая яе спакойная ўсмешка. Але я а сразу западозрыў, што за гэтай ўсмешкай нешта хаваецца — ніводнага разу яна не падняла вачэй, не глянула мне ў твар. Урэшце, яна не такая ўжо і маленькая — у яе нешта сваёў галаве.

З таго дня ў маленькім напоўразбураным японскім бунгала прыемна павеяла кухоннымі пахамі. У зарослым пустазеллем садочку павісла вяроўка з бялізнай. Удзень сонечныя прамені ўрываліся ў дом праз расчыненыя вокны.

Аднойчы вечарам, запрацаваўшыся за пісъмовым столом, я папрасіў яе падаць мне чаю. І ўжо потым, з вечара ўвечар, калі я сядзеў за столом, я чуў, як яна звонка тупае, ідућы з кухні. Ля маіх дзвярэй яна скідала свае драўляныя калодкі, потым босая ішла па цыноўках, становілася па японскому звычаю на калені ля нізенькага століка і ставіла на яго чайнік. Мне не падабаўся гэтые рабскі звычай — перажытак японской акупацыі. Праўда, можа так зручней было накрываць на нізенькі столік.

Разам з чаем яна прыносіла маленькую паперку, якую сціскала ў далоні. Яна пакідала яе на стале і бяспечна знікала. Гэтая паперка была дзённай справа здачай. Я не раз гаварыў ёй, што мне не патрэбна яе справа здача, але яна толькі адказвала: «Ва м'я дзей».

Нарэшце я прыкінуўся, што вельмі злу, і парваў паперку на дробныя кавалкі. Тады яна перастала іх прыносіць, але затое на сцяне кухні з'явілася невялікая канторская кнішка. Што за ўпартасць дзяўчы!

Я быў усяго толькі малады вандроўны бакалаўр, чужынец у гэтым краі, сярод гэтых людзей. Ад усяго сэрца я быў удзячны ёй за тое, што яна так клапацілася пра мяне і старалася зрабіць, каб мне было вельмі ўтульна і добра. Прайшло ўжо нямала дзён, але адзінае, што мне ўдалося выцягнуць з яе, было: «ва м'я дзей». Я адчуў, што яна наўмысна тримае мяне на адлегласці. Яна старава і ўпартасць падтрымлівала халадок паміж намі, нібы не зусім давяраючы чалавеку з мацерыку.

Аднаго разу я сказаў ёй, што буду называць яе Ва М'я-дзей, бо не ведаю яе сапраўднага імя. Яна ўсміхнулася, потым гучна зарагатала. Яна так шчыра і доўга смяялася, аж не могла разагнуцца. Прыкрыўшы твар рукамі, яна павалілася на падлогу. Але раптам смех яе абарваўся, як абрываецца з вяроўкі папяровы змей. Тады я зразумеў, што сэрца яе гняще нейкая не па гадах цяжкая дума, і можа ад таго яна так рана і пасталела. Я спытаўся пра яе ў маіх тайваньскіх знаёмых. Мне сказаў, што яе бацька настаўнік пачатковай школы, а сама яна скончыла пачатковую школу другой ступені. Яна паходзіць са щматлікай сям'і і не можа вучыцца далей.

Я зразумеў, як балюча для настаўніка, што ён не можа дасць сваёй дачцэ належную адукацыю, і вырашыў кожны вечар выкроўваць хоць трохі часу, каб навучыцца яе кітайскому сачыненню. Але дзяўчына адносілася да мяне падзронна, і я не адважыўся загаварыць з ёю пра гэта.

Аднойчы, зайшоўшы на кухню, я ўбачыў, што яна чы-

тае нейкую тоўстую кнігу. Заўважыўшы мяне, яна памкнулася схаваць яе ў шуфлядку стала, але я ўзяў кнігу: гэта быў японскі пераклад «Анны Карэнінай». Я вельмі здзівіўся.

— Вы разумееце яе? — маё пытанне было даволі недарэчным.

— Угу! — яна заплющыла вочы.

Я зразумеў, што сказаў не тое.

— Вы вельмі старанная, — дадаў я паспешліва. — Гэта добра, вельмі добра... Можа, хочаце вучыцца кітайскуму сачыненню? Я буду вашым настаўнікам. У мяне ёсьць час. Хочаце вучыцца?

— Ва мух дзей.

І вось кожны вечар мы цэлую гадзіну сядзелі з ёю разам за кнігамі. Я ўбачыў, што яна амаль зусім добра разумее стандартную кітайскую гутарковую мову. Кітайскім пісьмом яна валодала на ўзорыні выпускнікоў пачатковай школы другой ступені. Праз трэх месяцаў я даў ёй напісаць яе першае сачыненне. Папрасіў сцісла апісаць свае адносіны да вучобы. Вось што яна напісала:

«Я хачу многа і ўпарты працаўца, вывучаць пісьмо, каб хутчэй навучыцца добра пісаць сачыненне. Тады ўжо налета я змагу здаваць уступныя экзамены ў сярэднюю школу. Майго старэйшага брата забралі ў армію, і ў яго ёсьць ежа. Другога майго брата пасадзілі ў турму, і ў яго таксама ёсьць ежа. Маёй мамачы цяпер ужо таксама не патрэбна ежа, бо яна памерла ад пакут па сынах.

З тae пары, як памерла мама, я рэдка смяюся, мяне не цікавяць гульні. Усе гавораць, што я стала маленькой жанчынай. Але тата гаворыць: «Добра, што нас засталося толькі двое. Цяпер я могу дазволіць сабе паслаць цябе ў школу». Я заўсёды марыла аб вучобе ў школе, але ніколі не думала, што для гэтага патрэбна такое...

Таму мне нельга быць гультайкай. Я павінна вельмі хутка навучыцца добра пісаць».

Круглы год я правяраў сачыненні сваіх вучняў, але ніколі дагэтуль ніводнае з іх так моцна не ўсхватывала мяне. Я запомніў яго слова ў слова.

Я быў вельмі асцярожным чалавекам і звычайна аспрагаўся гаварыць на палітычныя тэмы. Але, займаючыся з ёю, я даваў ёй чытаць мясцовыя газеты і расказваў пра падзеі на мацерыку. Я вучыў яе чытаць паміж радкоў, каб зразумець, як разгортаеца вызваленчая вайна.

У гэтых хвіліні я заўсёды ўспамінаў свае вучнёўскія гады. Калі вучыўся ў сярэдняй школе, я сябраваў з некаторымі дасціпнымі і бойкімі дзяўчатамі з бліскучымі вачыма. Разам з імі я ўдзельнічаў у Рухах Супраціўлення Японіі і Выратавання Нацыі, і ў мяне было многа выпадкаў блізка з імі сыйсціся. Але я быў нямелы і баяўся, што мяне падымуць на смех, калі скажу што-небудзь неўпапад, баяўся зрабіць які-небудзь жэст, які можа абраціць чароўную прыгажосць гэтых дзяўчат.

Пасля сканчэння школы я вёў бязладнае, вандроўнае існаванне. У такіх абставінах шукаць сабе сяброўку жыцця было абсолютна немагчымым.

Цяпер мне было вельмі ўтульна. Адзін бог ведае, адкуль яна выведала ўсе мае звычкі: тое, што я люблю, каб кветкі стаялі не на стале, а на падаконніку, і тое, што я ніколі не ўспомню пра чистую кашулю, калі яна не ляжыць акуратна выпрасаваная перада мной на стале. А як яна магла здагадацца, што ад водара толькі што памытых цыновак я п'янею, як ад віна? Аб гэтых дробязях я ніколі нікому не гаварыў...

Раніцай у дзень Новага Года яна прыбегла з дому, апранутая ў новую цёмназялённую спадніцу і чорны атласны жакет. Па фасону жакета я адразу здагадаўся, што ён з матчынага пляча. Яна ўсміхнулася мне і неяк паўафіцыйна пакланілася. На правільнай кітайскай мове, ясна вымаўляючы кожны склад, яна сказала:

— З Новым Годам, з-новым шчасцем!

І адразу падалася на кухню.

Я паспяшыў крыкнуць ёй услед:

— Я не галодны. Паснедаў ужо. Першыя трэй дні Новага Года я ніколі не харчуся дома. Сёння мяне не будзе дома цэлы дзень. Іду ў горад... А-а... Вось гэта дык ідэя! Ці не пойдзене і вы са мной? Пойдзем разам.

У прысутнасці дзяўчат у мяне заўсёды язык прыліпаў да глоткі. Я адваражыўся запрасіць яе толькі таму, што сам перад сабою прыкінуўся, нібы гэта думка толькі што ўзбрывала мяне ў галаву. Яна нічога не адказала і працягвала грукаты драўлянымі падэшвамі, прыбираючы ў пакоі.

Мне нічога не заставалася рабіць, як зноў узяцца за сваю газету і панура паглыбіцца ў чытанне.

Хутка не стала чутно стуку яе падэшваў. Я адарваў вочы ад газеты. Яна стаяла на парозе, стройная і прамая, углядаючыся ў простор палёў. Раптам да мяне дайшло: яна ж мяне чакае!

Мы разам вышлі з дому. Па дарозе нам сустракаліся знаёмыя настаўнікі з суседніх школ, і на правільнай кітайскай мове ці на тайваньскім дыялекце яна звонка і выразна гаварыла:

— З Новым Годам!

Мяне гэта зацікавіла, і я спытаўся ў яе, адкуль яна ведае столькі людзей. Яе адказ ашарашыў мяне:

— А я іх зусім не ведаю. Але ў дзень Новага Года трэба ўсіх віншаваць. Гэтага патрабуе далікатнасць.

Мне зрабілася неяк няёмка, што я не ведаў гэтага звычаю, але ўсё ж я заўважыў, што ўсе, з кім яна віталася, — знаёмыя ці не, — кідалі на нас дапытлівия позіркі. Мне стала не па сабе, а яна, здавалася, нічога не заўважала і спакойна працягвала віншаваць сустречных:

— З Новым Годам, з новым шчасцем!

Калі мы прышлі ў горад, я хуценька павёў яе ў ціхую, нямногалюдную кавярню. Мы елі, седзячы наспраць адно аднаго. Вочы яе былі задуменныя і крыху сумныя, але яна маўчала, каб не выдаць сваіх пачуццяў. Аднак іх ясна можна было прачытаць у яе чыстых, празрыстых вачах.

— Не звяртайце ўвагі на людзей. Давайце добра пра вядзэм час, — прапанаваў я нерашуча.

— Што вы сказаў? — спыталася яна. Потым да яе дайшоў сэнс маіх слоў. — Ах, мне няма ніякай справы да іх. З чаго гэта вы ўзялі?


— Вас нешта трывожыць.

— Канец года — час аплаты даўгоў. Учора тата сядзеў позна за поўнач, падлічваючы свае рахункі. Потым выкурыў люльку і сказаў: «Мы з табой вельмі бедныя людзі. Тваіх братоў у нас забралі. Я здоровы, як стary вол, і могу яшчэ некалькі год пацягаць лямку. А што будзе потым? Як ты будзеш жыць?» — яна памаўчала, потым прастадушна сказала: — Тата не хоча, каб мяне што-небудзь турбавала, акрамя вучобы, ён хоча, каб я вучылася далей і пайшла па медыцыне.

— Медыцына — добрая прафесія.

— Ага. — Яна заплющыла вочы. Калі яна расплюшыла іх, з вачай яе зник сум. — Настаўнік, — сказала яна, — вы асцярожны? Гавораць, дырэктар іншы раз упоптай падслухоўвае вашы лекцыі.

У мяне ёкнула сэрца. Яна таксама ведае? Я быў вельмі асцярожны, але ніколі не хлусціў. Калі не мог сказаць праўды, то зусім нічога не гаварыў. Свае лекцыі па новай гісторыі Кітая і сучаснай кітайскай літаратуре я даводзіў да Руху Чацвёртага Мая 1919 года і таму нічога таго сказаць не мог. Праўда, я не мог прапусціць рэвалюцыйных пісьменнікаў таго перыяду і знаёміў вучняў з Лю Сінем, Го Ма-жо, Мао Дунем... Некалькі разоў я



заўважаў, што дырэктар падслухоўвае пад акном, ішчыльна прыціснуўшыся да сцяны, як яшчарка. Вопыт гаварыў, што рана ці позна мне прыдзеца збіраць свае манаткі.

— Адкуль вы ведаецце? — спытаў я. — Вы што-не будзь чулі?

Яна сцвярджальна паківала галавой.

— Некаторыя настаўнікі ў класе многа не гавораць. Яны арганізоўваюць спецыяльныя гурткі і пасля заняткаў займаюцца пазааўдыторным чытаннем.

Яна прагаварыла гэта ціха, утаропіўшы вочы ў стол, — у гэты момант яна была зусім падобна на старанную, сціплую вучаніцу. Але тое, на што яна намякала, было вельмі сур'ёзна. Я не ведаў: яна сама дадумалася да гэтага ці хто іншы ёй падказаў.

Пасля гэтай размовы я адчуў, што мы пачалі лепш разумець адно аднаго. Яе інтэлект быў развіты не па гадах. Дзень, які мы правялі ў горадзе, прынёс нам не мно-га радасці. Абое мы, здавалася, адчуле, што над намі навісла пагроза.

На пяты дзень навагодніх канікулаў у школе давалі банкет. Наш дырэктар піў віно, як рыба. Ён смактаў яго з прыцемак аж да дзесяці гадзін вечара, і чым далей, тым больш балбатлівым рабіўся. Настаўнікі адзін за другім паднімалі тосты за яго здароўе. Нарэшце, ён ледзь не зваліўся пад стол, але рабаленныя рукі настаўнікаў утрымалі яго ў крэсле. Потым нам прапанавалі ўстасць і зноў асушыць бакалы ў яго гонар.

Мне стала агідна і брыдка. Я паставіў свой бакал на стол, прабіўся праз натоўп і вышаў з пакоя. Скрозь гоман галасоў я пачуў зласлівы смяшок дырэктора і яго насмешлівую заўвагу:

— Камуніст!

Я не спаў усю ноч — усё думаў. И вырашыў, што старое народнае прыслоўе вельмі мудрае і праўдзівае: «З усіх перасцярог лепш за парог». Раніцою я склаў усе свае рэчы ў мяшок. Ва Муа-дзей дапамагла мне звязаць іх. Яна рабіла гэта так, быццам тут не было нічога асаблівага. Я вышаў паклікаць наслішчыка, а налі, не знайшоўшы яго, вярнуўся, яе ўжо ў пакоі не было. Я гукнуў, але ніхто не адазваўся. Устрывожаны, я кінуўся ў кухню. Яна стаяла ля акна, па яе шчоках каціліся буйныя слёзы. Дрыготнымі пальцамі яна сціскала дзвярную дошчачку з маім іменем, — напэўна, зняла яе з дзвярэй, — і не варушылася. Мяне ўсяго аж затрэсла. Думкі перарабітаўся. Язык адубеў. Я павярнуўся і ўцёк з кухні.

Была зімовая раніца, над зямлём павісла чорна-свінцовая неба. Над пустыннымі палямі то злосна, то жалася на стагнаў вецер. Я ўзяў свой мяшок і паплёўся па дарозе. Прайшоўшы некалькі соцень кроکаў, я ўжо больш не мог стрымацца і азірнуўся. Прэз адтуліну ў паламаным паркане я ўбачыў акно кухні. Акно было цёмнае, але я ясна ўбачыў Ва Муа-дзей — яна стаяла і плакала, тримаючы ў руках дошчачку з маім іменем. Я адчуў сябе баязліўцам, які пакідае дарагога яму чалавека, ратуючы сваю шкуру.

Я пайшоў у горад пазычыць трохі грошай у знаёмага настаўніка, які выкладаў у прафесійнай школе. Ён сказаў, што школе якраз патрэбен чалавек, які можа весці заняткі па сачыненню і геаграфіі. Я адказаў, што дрэнна ведаю геаграфію. Але ён упэўніў мяне, што гэта няважна. Трэба толькі ўмець малываць на дошцы абрэсы той ці іншай правінцыі і наносіць на карту галоўныя рэкі і горы. За адну чверць праходзяць толькі тры-четыры правінцыі. А да пачатку заняткаў яшчэ паўмесяца. У мяне хопіць часу падрыхтавацца.

Я згадзіўся, бо не было іншага выйсця, і адразу пачаў практикавацца. Я баяўся стаць пасмешышчам усяго класа, таму рашуча ўзяўся за справу і ўсё малываў, малываў геаграфічныя карты...

Я прысутнічаў на цырымоніі адкрыцця новага навучальнага года, а потым пайшоў дамоў, каб закончыць падрыхтоўку да заняткаў — яны павінны былі пачацца праз тры дні. Раптам за дзвярыма пачуўся гулкі тупат кроکаў — усё бліжэй і бліжэй, потым нехта скінуў з ног

драўляныя чаравікі. У мяне задрыжалі руکі. Я адчуў, што нехта стаіць на парозе. Па спіне прабеглі мурашкі. Я імкніла павярнуцца — гэта была Ва Муа-дзей!

Усміхаючыся, яна дакранулася абедзвюма рукамі да каленяў, нізка пакланілася мне па японскому звычаю і звонка і выразна прывіталася:

— Добры дзень, настаўнік!

Усё гэта было так нечакана. Я паспешліва запрасіў яе сесці і прапанаваў вады. Яна сарамліва пераступіла цераз парог, увайшла ў пакой і паклала на стол невялікі пакунак, які трymала ў руцэ. Акінуўшы позіркам карты, што бязладна валяліся па ўсім пакоі, яна адразу падалася на кухню. У водаправоднай ракавіне запляскалася вада, прагрукатала накрыўка каструлі... З кухні яна вышла пахмурная, відаць, чымсьці нездаволеная.

— Няма чаго спяшацца. Адпачніце, — сказаў я. — Я ведаю, што ў хаце ўсё дагары нагамі. Але вам трэба трошкі адпачыць з дарогі.

Яна памаўчала, потым, ласкова ўсміхнуўшыся, адказала:

— Тата не дазваляе мне больш служыць у прыслугах.

— А-а... Гэта добра... добра...

— Я здавала экзамены ў школу. Вы ўхваляеце?

— Цудоўна, цудоўна... выдатна... — марытаў я, чырвaneючы, як рак, ад зянтэжанасці, што ўсё яшчэ лічыў яе сваёй прыслугай. Але яна ўжо зноў адзела свае чаравікі і вышла за брамку. — Пачакайце хвілінку! — гукнуў я ёй услед. — А вы здалі экзамены?

— Ва мua дзей, — адказала яна, не спыняючыся.

Раптам позірк мой упаў на пакунак, які яна забыла на стале.

— Чакайце! — крыкнуў я. — Вы забылі свой пакунак!

— Ва мua дзей!

Я раскрыў яго. У ім быў пачак пячэння, — ясна, гэта мне гасцінец. Мне прыпомілася, як яна расказала, што яе бацька правёў палову ночы, падлічваючы даўгі і стараючыся звесці канцы з канцамі. І ўсё ж яна прынесла мне гасцінец...

Наступныя два дні я не бачыў яе. На першай лекцыі па геаграфіі мне трэба было расказаць пра правінцыю Хансі. Дзесяткі разоў я чарціў абрэсы гэтай правінцыі. Але ў той вечар, нягледзячы на ўсе мае намаганні, малюнак усё больш і больш нагадваў дзяўчоны профіль.

Назаўтра я пайшоў у школу. Вучні сабраліся на школьнім дварэ, збіўшыся ў невялікія групкі. Яны ўсе былі ўзбуджаныя і расхаджвалі па спартыўнай пляцоўцы. У настаўніцкай мае калегі сядзелі маўклівія, зянтэжаныя. Мой знаёмы адвёў мяне ўбок і сказаў, што ўчора днём у Тайбэі адбыліся незвычайнія падзеі, якія далі выйсце нянявісці да чанкайшысцкага рэжыму, што доўга тлела ў народзе. Людзі акружылі гамінданаўскія ўстановы, абвясцілі забастоўку, закрылі магазіны. Многа вучняў не пайшло на заняткі. Спыніліся нават цягнікі. Узняўся ўвесь востраў. То быў пачатак славутага Лютаўскага Паўстання 1947 года, якое чанкайшысцкія салдаты патапілі ў крэви многіх тысяч ахвяр.


Калі празвінёу званок, ніхто з вучняў не пайшоў у класы. Юнакі і дзяўчыні пастроіліся радамі на спартыўнай пляцоўцы. Высокі хлапец узышоў на трыбуну і заклікаў людзей да парадку. Потым з прамовай да прысутніх звярнулася дзяўчына. Гэта была Ва Муа-дзей...

Нібы зачараваны, сачыў я за імі скрэзъ акно. З песьняю, выкryваючы лозунгі, высока ўзняўшы сцяг, яны пакрочылі са двара. І зноў у маёй памяці пранесліся мае ўласныя вучнёўскія гады. Тады мы крычалі: «Супраціўляйцеся японцам, ратуйце нацыю!». Мы таксама кідалі занікі і маршыравалі... Якім сумленным, якім адважным я быў тады!

А цяпер я адзінокі, слабы, баязлівы, як крыса. Маё сэрца моцна забілася ў грудзях, да вачэй падступілі слёзы.

Пераклад з англійскай мовы С. Дорскага.
(Канец будзе).

МАМА, ПАЧЫТАЙ!



Рыгор ПЯТРОУСКІ

Гура каго тут рэг?

Хвост — нібы мяцёлка,
А сама, як мячык,
З елачкі на елку
Па галінках скача.
У дупле яна жыве,
Мох — сяннік з падушкай...
Хто ўгадаў і назаве
Гэтую звярушку?

Адказыць самі

Не скажу я вам знарок,
Што вось гэта за звярок.
Ён жыве у цёмных норках,
Ля будынкаў — на задворках...
З нор выходзіць вельмі рэдка —
За здабычаю ў разведку.
Есць, што зловіць.
Найбольш ласы
Да курынага ён мяса.



Як завецца?

Ці спазнаеце вы самі
Гэту рыбу, што з вусамі?
Хто з вас першы назаве,
Як завецца, дзе жыве?
Хто не змога адгадаць —
Трэба ў мамы распытаць.

Хто так стукае?

Тук, тук, тук! —
Раздаецца ў лесе стук.
Што так стукае ў бары —
Малаткі ці тапары?
Гэта птушка робіць так...
А завецца яна як?

Што за птушка?

У кофту белую адзеты
І ў чырвоных ботах,
Ловіць дзюбаю для дзетак
Жаб ён на балотах.
Птушка гэта як завецца,
Адгадаць хто з вас бярэцца?

Мал. В. Ждана.

Гэта дала нам Савецкая ўлада

Наша сям'я складалася з 12 чалавек: бацькі, маці і дзесяці дзяцей. Маці вяла ўсю гаспадарку на трох гектарах зямлі, а бацька батрачыў у памешчыкаў. Дапамогі нам не было адкуль чакаць, дзяржава аб мнагадзетных маці не клапацілася. Калі дзіцяці ішоў сёмы гадок, яго аддавалі ў пастухі. Пра школу і думаць не маглі. Адзін падручнік каштаваў тады ад 1 да 2 злотых (дзённы заработка бацькі). Навакольныя лясы і палі належалі памешчыкам. А іх у нас было чацвёра. У кожнай суседнай вёсцы стаяў маёнтак.

Дзяцінства наша праходзіла без радасці. Мы не маглі нават схадзіць у лес па грыбы або ягады, бо за намі сачылі з сабакамі панская прыслужнікі, а часам і самі абшарнікі. Кошыкі ў нас забіралі і сабак нацкоўвалі.

Пан быў паўнаўладным гаспадаром, але часам прыкідаўся дабрачынцам. Памятаеца мне адзін выпадак. Аднойчы паны, прыехаўшы на адпачынак у маёнтак, сабралі па 50 грошаў і купілі на ўсю нашу сям'ю адну пару дзіцячых чаравікаў. Чаравікі атрымала я, як старэйшая з дзяцей. Колькі слёз было з-за гэтых чаравікаў! Каб пазбегнуць сваркі, я мусіла адзіваць чаравікі на вуліцы, бо кожнаму малому хацелася іх панаціць.

Маці і дзецичаста хварэлі. Каб прывезці доктара з мястэчка, трэба было заплаціць вялікія гроши. Таму лячылі нас у асноўным бабкі-знахаркі. Чацвёра дзяцей памерла. Вясной 1939 года захварэла маці на запаленне лёгкіх. Бацька наняў каня і адвёз маці ў бальніцу, якая знаходзілася за 30 км ад нашай вёскі. Каб заплаціць за лячэнне, бацька прадаў карову, але нішто не дапамагло. Хвароба ў маці ўскладнілася, і яна памерла.

Засталося шасцёра дзяцей. Мне, самай старэйшай, было адзінаццаць год, а малодшай — паўтара. Усім было ясна, што нас чакае жабрацкі лёс. Здавалася, няма выхаду, усё скончана. Але ў самы цяжкі для нас час прышла Чырвоная Армія.

17 верасня 1939 года мы ўсе шасцёра паселі каля плоту (бацька рана пайшоў на работу) і чакалі, пакуль па нас прыедуць кулакі і забяруць батрачыца. Братоў наймалі пастухамі, мяне нянькай, восьмігадовая сястрычка заставалася дома з двумя малымі — трохгадовымі братамі і паўтарагадовай сястрычкай.

Рантам да нас данёсся моцны гул матораў, і мы ўбачылі танкі. Ад страху мы знямелі, успомніўшы бабчыны слова аб tym, што хто з дзяцей не будзе слухаць, таго асілкі будуць кідаць у жалезныя печы. А паколькі

мы ні разу не бачылі ніякіх машын, то вырашылі, што гэта па нас едуць асілкі ў жалезных печах. Але праз некалькі гадзін мы асмялелі. Савецкая танкісты пачаставалі нас пячэннем, цукеркамі, а мы іх яблыкамі. Ужо тады мы ўсім сваім дзіцячым сэрцам пацягнуліся да вызваліцеляў. Нашай радасці не было канца.

З таго памятнага дня пачалося для нас сапраўдане жыццё. Савецкая ўлада дапамагла нам матэрыяльна. Чацвёра з нас пайшлі ў школу.

Аднак неўзабаве нямецкія акупанты прынеслі нам вялікія пакуты. Усе мы шасцёра пайшлі батрачыца. Адна сястрычка захварэла і памерла.

Калі Савецкая Армія вызваліла нашу тэрыторыю, мы зноў пачалі вучыцца. Я скончыла педагогічныя курсы, пачала працаўшы настаўніцай пачатковай школы і вучылася завочна ў педвучылішчы. Уступіла ў камсамол, стварыла ў школе піянэрскую арганізацыю.

У 1946 годзе мяне зацвердзілі загадчыкам аддзела па работе сярод школьнай моладзі і піянераў райкома камсамола. Я ўступіла ў рады Камуністычнай партыі. У 1949 годзе была накіравана на вучобу ў Рэспубліканскую партшколу пры ЦК КПБ. Пасля працевала ў абкоме камсамола, у апарце абкома партыі. У 1956 годзе скончыла завочную Вышэйшую партыйную школу пры ЦК КПСС і зараз рыхтуюся да наступлення ў аспірантуру Акадэміі навук БССР. Працую ў Маладзечанскім гаркоме КП Беларусі.

Сястра з 1938 года нараджэння працуе карэктарам у рэдакцыі раённай газеты і вучыцца завочна на аддзяленні журналістыкі Белдзяржуніверсітэта імя Леніна. Двое братоў працаўшы шафёрамі ў саўгасе, адзін брат — гарняком на рудніку ва Усходні-Казахстанской вобласці.

Хіба пры панская Польшча маглі мы марыць аб вышэйшай адукацыі, аб самастойным жыцці ў сям'і? Замуж выходзілі толькі нявесты з багатым пасагам, а мы, дзеци-сіроты, былі асуджаны на батрацкае жыццё.

Я — маці двах дзяцей. Я маю вышэйшую адукацыю. Гэта магчыма толькі ў краіне сацыялізма. Маё сэрца поўна гарачай удзячнасці Камуністычнай партыі і Савецкаму ўраду за наша шчасліве жыццё. А такіх людзей, як я, як наша сям'я, — мільёны.

І ўсё гэта дала нам Савецкая ўлада.

Е. КУЛАКОВА

КАЛІ ІМЯ ТАБЕ—УРАЧ

чана ўрачом у Лышчыцы. Сельская бальніца адкрыта тут нядаўна. Трэба было яе расшыраць.

Іна Сяргееўна горача ўзялася за справу. Сама была акуратнай і таго ж патрабавала ад падначаленых. Уважліва і чуйна выслухоўвала скаргі хворых. І людзі пачалі паважаць урача, паверылі ў яго. «Калі з вамі паговорыш, доктар, то робіцца лягчэй», — гаварылі яны. І гэта была праўда.

Члены калгаса імя Мічурына і калектыву рабочых і служачых суседнай чыгуначнай станцыі выбралі маладога спецыяліста дэпутатам Лышчыцкага сельскага Савета. Іна Сяргееўна з гонарами апраўдала высокое давер'е

выбаршыкаў. Яна заўсёды прыходзіла на дапамогу людзям.

Вось што расказвае пра яе старшыня мясцовага сельсавета тав. Мішчарук:

— Клімасенка — адзін з лепшых наших дэпутатаў. Яна трymае цесную сувязь з населенніцтвам, выступае са справаўдзачамі аб сваёй дзейнасці. Яна праявіла каштоўную ініцыятыву ў азеляненні наших населеных пунктаў, не раз узімала населенніцтва на барацьбу за навядзенне ўзорнага санітарнага парадку. Па яе прапанове будзе новы Дом культуры.

У Лышчыцах Іна Сяргееўна ўступіла ў рады КПСС. Сельскага ўрача нярэдка

можна бачыць у клубе. Іна Сяргееўна прыходзіць сюды не як госьць, а як адзін з тых энтузіястаў культурно-асветнай работы, якія не могуць замкнуцца ў сабе і кожную вольную хвіліну аддаюць людзям, знаходзяць у сустрэчах з імі лепшы адпачынак.

Урач Клімасенка — актыўная ўдзельніца мастацкай са-мадзейнасці. Без яе не абыходзіцца ні адзін канцэрт у сельскім клубе, ні адзін выезд агітбрыгады ў поле.

Шмат спраў ва ўрача Іны Сяргееўны і ніводную нельга адкласці, таму што ў яе цяжкая, але ганаровая прафесія, таму што імя ёй — урач.


А. ГУРЭЦКІ

Брэсцкі раён.



I. S. Клімасенка.

Шэсць год мінула ўжо з таго часу, як Іна Сяргееўна Клімасенка скончыла Адэскі медінстытут і была прызна-



М. С. Шчэпкін.

Гонар рускай сцэны

Вялікі рускі артыст Міхail Сямёнаўіч Шчэпкін пакінуў яркі след у мастацтве. Упершыню ўступіўши на сцену ў 1805 г., ён верай і праудай служкую ёй да самай смерці — да 1863 г.

Чым жа адметна яго жыццё? Чаму мы, людзі зусім іншай эпохі, з удзячнасцю і захапленнем звяртаемся да памяці гэтага выдатнага артыста?

М. С. Шчэпкін нарадзіўся сто семдзесят год таму назад у сям'і Сямёна Грыгор'евіча — прыгоннага чалавека графа Валькенштэйна. Ён меў падставу гаварыць, што ведае расійскую речаснасць «ад палаца да лакейскай». І сапрауды яму давялося бачыць і перажыць столькі, колькі дадзена лёсам толькі нямногім.

Сямідзесяціпяцігадовы жыццёвы шлях Шчэпкіна — гэта суцэльны ланцуг цяжкасцей і барацьбы, разнастайных сустэрэц і назіранняў, з якіх артыст зайдёў ўмёй скарыстаць для сваёй творчасці жывыя ўрокі.

Дзіцячыя гады Мішы Шчэпкіна праходзілі паміж панскай гасцінай і лакейскай. Паны то песьцілі на дзіва жывага і кемлівага хлопчыка, то ў самай абразлівой форме давалі адчуць усю залежнасць яго становішча. На ўсё жыццё захаваў Шчэпкін непрыміримую нянявісць да прыгоннага рабства.

«Тэатральне хрышчэнне» Шчэпкіна адбылося ў 1805 г., у курскім тэатры братоў Барсавых. Ужо тут, на правінцыяльных падмостках, малады акцёр завёўшы сімпатіі гледача. Тут Шчэпкін застаў яшчэ такія трупы, у якіх панская стаяння і бізун былі асноўным метадам «рэжысёрскага кіраўніцтва» і дзе таленавітыя акцёры і актрысы павінны былі да труны жыць пад ярмом прыгону. Пра трагічны лёс адной геніяльнай прыгоннай актрысы ён паведаміў свайму сябру А. І. Герцану, а той ператварыў адзін з эпізодаў яе жыцця ў аповесць «Сарока-зладзейка».

Ужо ў першых сваіх ролях Шчэпкін здолеў знайсці тое зерне, якое пазней

прыяло яго да геніяльнай формулы: «Мастацтва настолькі высока, наколькі блізка да прыроды». Кожны з вобразаў Шчэпкін імкнуўся зрабіць жывым і зразумелым гледачу.

Першае выступленне Шчэпкіна ў Маскве адбылося 20 верасня 1822 года. Ён выконваў ролю Багатопаза ў камедыі Загоскіна «Пан Багатопаў» або «Правінцыял у сталіцы». Артыст меў надзвычайны поспех. З таго часу на працягу 40 год Шчэпкін заставаўся вядучым акцёрам. Па сутнасці ён з'яўляўся творчым кіраўніком лепшага з рускіх тэатраў. Малы тэатр і цяпер яшчэ называецца «Домам Шчэпкіна».

Велізарны сцэнічны талент Шчэпкіна, той свежы струмень рэалізму, які ўнёс гэты артыст у атмасферу сталічнай «імператарскай» сцэны, незвычайная дапытлівасць розуму, нястомнай цяга да науки, прыродная назіральнасць, велізарны жыццёвы вопыт, рэдкі талент расказчыка — усё гэта забяспечыла яму блізкае знаёмства, а ў радзе выпадкаў і сардэчную дружбу такіх людзей, як А. С. Пушкін, А. С. Грыбаедаў, М. Ю. Лермантаў, Н. В. Гогаль, В. Г. Бялінскі, А. І. Герцан, Т. Г. Шаўчэнка, А. В. Кальцоў, І. С. Тургенев, Н. А. Нікрасаў, А. В. Сухава-Кабылін, А. М. Астроўскі.

У Москве, дзе артыст заходзіўся ў цеснай сувязі з найбольш выдатнымі сучаснікамі, яго дэмакратызм стаў больш свядомым і паслядоўным. Шчэпкін глыбей пачаў разумець навакольны свет і мастацтва.

Іменна на сцэне Малога тэатра ён здолеў з непераймальным майстэрствам уласцівую плоцу вобразы з твораў Фанвізіна, Грыбаедава, Гогаля, Тургенева, Астроўскага, Шэкспіра, Мальера, Шылера.

Вяршынний творчасці, сапраудным перлам яго тварэння з'явіўся дзве ролі ў рускім класічным рэпертуары — Фамусава і Гараднічага.

«Ён стварыў прафу на рускай сцэне, ён першы стаў нетэатральнай на тэатры, яго вобразы былі без малейшай фразы, без афектаў, без шаржу...» — так сформуляваў важнейшую заслугу артыста А. І. Герцан.

Створаныя Шчэпкіним неўміручыя сцэнічныя вобразы, яго творчыя запаветы, грамадзянскія патрабаванні былі глыбока ўспрыняты найвялікшымі акцёрамі рускага тэатра і перайшлі да наступных пакаленняў акцёраў Малога і іншых рускіх тэатраў.

«Траюраднымі пляменніцамі» Шчэпкіна з'яўляюцца выдатныя майстры сцэны, якія і цяпер працуяць у Малым тэатры, народныя артысты СССР А. А. Яблакіна, Е. Д. Турчаніна, В. Н. Пашэнная і іншыя.

Жыватворныя прынцыпы Шчэпкіна ляжаць у аснове і другога выдатнага тэатра — Маскоўскага мастацкага тэатра. На шчэпкінскіх запаветах пабудаваў сваю рэалістычную сістэму акцёрскага майстэрства заснавальнік Мастацкага тэатра К. С. Станіслаўскі, які называў Міхailа Сямёнаўіча Шчэпкіна «нашага нацыянальнага мастацтва», «стваральнікам асновы сапрауды драматычнага мастацтва», «нашым вялікім заканадаўцам і артыстам».


Творчыя запаветы Шчэпкіна, традыцыі рускай нацыянальнай школы акцёрскіх ігры, які вышэйшае выяўленне рэалізма ў тэатры, свята захоўваюцца і ў творчасці лепшых акцёраў беларускіх тэатраў. Многія і многія гледачы Бела-

Наш Каляндар

рускай савецкай рэспублікі ведаючі і цэнтар творчасць такіх акцёраў, як народныя артысты СССР Г. П. Глебаў, П. С. Малчанаў, Б. В. Платонаў, Л. І. Ржэцкая, А. К. Ільінскі, В. І. Уладамірскі.

Маладое пакаленне артыстаў пераймае ад іх эстафету высокіх грамадзянскіх, маральных і этичных пераконанняў, свядомых барацьбітой за сацыялістычны рэалізм, што ляжыць у аснове савецкага тэатра, папярэднікам якога быў вялікі рускі акцёр — Міхail Сямёнаўіч Шчэпкін.

С. С. БІРЫЛА,
народны артыст БССР.



А. П. Барадзін.

Магутнае дараванне

12 лістапада споўнілася 125 год з дня нараджэння выдатнага рускага кампазітара А. П. Барадзіна — аднаго з лепшых і тыповых прадстаўнікоў рускага асветніцтва 60-х гадоў XIX стагоддзя.

Барадзін — рэдкі прыклад спалучэння ў адной асобе выдатнай здольнасці да мастацтва і навуковага мыслення. Геніяльны па таленту як кампазітар, ён быў у той жа час і вялікім вучоным-хімікам, які стварыў сабе сусветнае імя ў науцы.

Энергічны навукова-грамадскі дзеяч, Барадзін жыв адгукаваўся на патрабаванні сучасніці, імкнучыся ўсяляк садзейнічаць росту асветы і культуры сваёй радзімы. З 1862 года ён быў прафесарам медыка-хірургічнай акадэміі (якую сам скончыў у 1856 годзе). Рабоце ў медыка-хірургічнай і лясной акадэміях ён аддаваў да канца жыцця асноўную частку свайго часу. У пачатку 70-х гадоў ён прымае дзеяны ўдзел у стварэнні Вышэйшых жаночых урачэбных курсаў і адзін з іх вялікую педагогічную і вучебна-арганізатарскую работу.

Творчая спадчына Барадзіна-кампазі-

тара невялікай (ён пакінуў крыху больш дваццаці твораў), але выключна багатая па зместу і разнастайнасці музычных форм і жанраў. Выдатны рускі крытык В. В. Стасаў пісаў: «Талент Барадзіна роўна магутны і здзіўляючы як у сімфоніі, так і ў оперы, і ў рамансе. Галоўная якасць яго — гіганцкая сіла, велізарны размах, імклівасць і парывістасць, злучаныя з чудоўнай палымянасцю, пышчотнасцю і хараством...».

Музыкай Барадзін пачаў займацца яшчэ ў дзіцячыя гады. Пазней гэтае захапленне перайшло ў вялікае, усё паглынаючае пачуцце, якое, побач з хіміяй, занялі велізарнае месца ў яго жыцці. У 1862 годзе, вярнуўшыся з-за граніцы, куды ён ездзіў для навуковага ўдасканалення, Барадзін пазнаёміўся з М. А. Балакіравым — вядомым пецярбургскім піяністам і кампазітарам. Малады вучоны становіцца членам балакіраўскага гуртка, які з лёгкай рукі В. В. Стасава ўвайшоў у гісторыю пад называй «магутнай кучкі» (членамі «магутнай кучкі» былі кампазітары М. Балакіраў, Ц. Кюі, М. Му-

саргскі, Н. Рымскі-Корсакаў, А. Бара-дзін). «Кучкісты» ставілі сваёй мэтай — стварыць на аснове разумення народнага жыцця, народнага духу нацыянальную рускую музыку.

Барадзін цалкам раздзяляў погляды сваіх таварышаў. Яркім доказам з'яўляюцца яго музычныя творы.

Выкананне першай сімфоніі Барадзіна ў 1869 г. паклала пачатак грамадскому прызнанню яго як кампазітара. Затым з'яўляецца рад рамансаў, напісаных пе-раважна на ўласныя тэксты (Барадзін валодаў выдатным літаратурным тален-там): «Спячая княжна», «Песня цёмнага лесу», «Ля берагоў айчыны дальний» (на слова Пушкіна) і інш. У tym жа го-дзе кампазітар прыступае да стварэння другой сімфоніі з оперы «Князь Ігар».

Другая сімфонія, якая атрымала на-зву «Багатырскай», была закончана ў 1876 годзе. Барадзін па праву падзяляе з Чайкоўскім гісторычную заслугу стварэння рускай сімфоніі.

Оперу «Князь Ігар» на сюжэт ге-

ніяльнага помніка старожытнарускай лі-таратуры «Слова аб палку Ігараўым» кампазітар пісаў па ўласнаму лібрэту, але не паспей скончыць. Завяршылі яе Рымскі-Корсакаў і Глазунов. Опера бы-ла паставлена ў 1890 годзе на сцэне Марыінскага тэатра ў Пецярбурзе.

27 лютага 1887 года Барадзін весяліўся сярод студэнтаў на масленічным балі раптам памёр ад разрыву сэрца.

Творчасць Барадзіна мела шмат паслядоўнікаў, у прыватнасці ў асобе кампазітара Глазунова, Таңеева, Арэнскага, Калінікава, савецкіх кампазітараў Мяс-коўскага, Пракоф'ева. Упрыгожыў Барадзіна адбіўся і на творчасці раду заходнен-еўрапейскіх кампазітараў канца XIX—пачатку XX стагоддзя. Ён быў адным з першых прадстаўнікоў рускай нацыянальной музычнай школы, якія дасягну-лі широкай вядомасці і прызнання за рубяжом у той перыяд, калі руская му-зыка толькі пачынала сцвярджаць сваю вядучую сусветную ролю.

Е. РАКАВА

Доказ сябру

Дарагая рэдакцыя!

Нядайна я атрымала ад А. М. — сябра школьніх год, маёй маладосці — запіску, у якой было сказана: «Напіши хоць пару слоў».

Прососьба зусім скромная, і я вырашыла задаволіць яе праз Ваш часопіс. Пастараюся растлумачыць, чаму я прашу надрукаваць свой ад-каз, а не пасылаю яго адрасу непасрэдна. Справа ў тым, што да гэтай запісі ён прыслалі мне калія дзесятка кароценькіх, часам аднаслоўных запісак, накшталт: «Зразумей, я не могу жыць без цябе», «Чакаю», «Спадзяюся» і да т. п. А яшчэ раней я атрымала ад яго ліст, напісаны месяцы праз два пасля яго жаніцьбы на незнамай мне дзяўчыне.

«Толькі цяпер я зразумеў, — пісаў А. М., — што мы былі не проста сябрамі, што я кахаю цябе, разумееш — кахаю і не могу жыць без цябе. Я ўсё аддаў бы за адно адзінае слова «да-рую».

Далей ён запэўніваў, што не кахае і ніколі не зможа пакахаць жанчыну, з якой выпадкова звязаў жыццё.

Я тады адказала, што не вінавачу яго, што мы былі проста сябрамі, якім можам застасцца назаўсёды, што да-

рую, але для шчасця з той, каго ён выбраў. Старалася пераканаць, што ранавата ён упадае ў роспач, што прости не паспей убачыць каштоўнае ў сваёй жонцы, што нечым жа яна спадабалася, інакш не звязаў бы з ёю сваёго жыцця. Забыўшыся на ўласны боль (не лёгка было мне выкрасліць са сваёго сэрца таго, з кім былі звязаны найлепшыя ўспаміны), я старалася памірыць яго з жонкай, вярнуць ім сямейнае шчасце.

Але шчасце так і не вярнулася. Яны разышліся і сышліся толькі пасля таго, як паміж імі стаў сын. Усё ж жыццё не ладзіцца. Відаць, шчасцю перашкаджае наша няўменне выбраць правильны шлях да выпраўлення памылкі.

Мне здаецца, што пагарджаць шчасцем сына дзеля ўласнага шчасця — не метад.

Выбіць з сэрца каханне паклопам на чалавека — таксама не метад.

Мой адказ не дапамог. Ён, мабыць, толькі ўмацаваў павагу да мяне, што можна было адчуць з наступных запісак. І я вырашыла маўчаць. Каб разбіць веру ў мяне, старалася нават зрабіць яму непрыемнасць. Не ведаю, як гэта дзейнічала (далёка мы жывем і ніколі з таго часу не

сустракаліся), але шчасця ў яго няма.

Прашу Вас, дарагі чытачы, дапамагчы майму сябру адшукаць правільны шлях, каб ён мог стварыць моцную, здаровую сям'ю.

Мне хочацца бачыць яго шчаслівым.

Прашу з надзеяй, што чытачы дапоўняць, паправляць мяне, выкажуць свае парады.

А вось мае «пару слоў»:

«Добры дзень, А. М.!

Ты просіш, каб напісала табе хоць пару слоў. Выконваю тваю просьбу. Жыву я добра. Працую, вучуся. У жніўні два тыдні адпачывалі ў бацькоў. Цяпер зноў за працу. Карыстаюся магчымасцю расказаць табе пра адзін выпадак, які надоўга застаўся ў маёй памяці.

Бачыла я твойго сына. Ішоў ён са сваёй бабуляй па вуліцы. Раптам хлопчык з радасным крикім — «Машына майго таты!» — кінуўся ўперад. І сапраўды, метраў за сто стаяла аўтамашына, якую ты водзіш.

У простых словаў «майго таты» было столькі шчыра-га дзіцячага пачуцця, што сэрцам адчувацца, як гэты, яшчэ зусім маленькі хлопчык, глыбока верыць, што яго тата будзе заўсёды са-

мым блізкім і родным яму чалавекам. Інакш і быць не можа!

Цяжка ўспамінаць, як гэты тата адмайляўся ад свайго сына, калі той яшчэ не нарадзіўся. А цяпер, здаецца, ўсё ідзе да лепшага і не варта пайтараць сваіх ранейшых памылак.

Мне здаецца, нельга не любіць свайго сына, ды яшчэ такога прыгожага і кемлівага хлопчыка. А дзеля яго шчасця трэба паважаць і яго маці (калі кахаць не ўмееш) — жанчыну, якую сам сабе выбраў у жонкі.

Я ўпэўнена, што і яна пачне паважаць цябе, як толькі адчуве павагу з твойго боку. Як бачыш, шчасце ваша з вами, і не трэба яго адштурхоўваць.

Усяго добра!

А. ЛАСТАЎКІНА

Дарагая рэдакцыя!

Мы — вясковыя дзяўчыны. Вёска наша зараз не тая, што была некалі, і час не той — савецкі.

Вось мы і просім Вас расказаць нам у часопісе, якія адносіны павінны быць паміж хлопцамі і дзяўчынамі, якім павінна быць наша сябруўства.

Просім змясціць наша пісьмо.

Дзяўчыны вёскі Студзянец.

АД РЭДАКЦЫИ

Улічаючы тое, што ў змешчаных вышэй пісьмах чытакі Ластаўкінай і дзяўчыні з вёскі Студзянец закра-наюцца блізкі на зместу пытанні, рэдакцыя просіць чы-тачоў часопіса выказаць па-іх свае погляды і меркаванні.

Адказваем на пытанні чытачоў

Экзема

Калгасніца з вёскі Пагошчына Віцебскай вобласці просіць рэдакцыю падрабязна расказаць пра экзему. У адказ друкую скарочаны артыкул праф. М. А. Розентула (з часопіса «Здоровье»).

Рэдка хто не знаёмы з пухірамі, якія ўзнікаюць пасля «апёку» крапівой. Яны з'яўляюцца ў кожнага чалавека на тым месцы, да якога дакранулася гэтая трава, і параванальная хутка знікаюць. Але сустракаюцца людзі з незвычайнай, своеасаблівай рэакцыяй скуры...

... У пакоі стаіць скромная кветка — прымула. Яе дзікатныя лісцікі радуюць вока. Аднак некаторым людзям гэтая расліна наносіць вялікія пакуты: рэчывы, якія выдзяляюцца квітнеючай прымулай, выклікаюць у іх вострае запаленне скуры разам з нясцерпным судам. А ў других такія ж з'яві ўзнікаюць пасля з'едзеных яек, суніц, рыбы, ракаў і яшчэ многіх прадуктаў.

У многіх хворых падобнае запаленне скуры звычайна праходзіць пасля таго, як перастае дзейніца раздражняльнік. Але ў некаторых з іх хваравіты працэс працягвае прагрэсіраваць, пашыраецца, захопліваючы ўсё новыя ўчасткі скуры, хоць асноўная прычына, якая выклікала запаленне, ужо даўно перастала дзейнічаць. Вось такое паражэнне скуры носіць назыву «экземы», што па-грэчаску азначае «ускіпаю».

Аднак не ўсякае запаленне скуры з'яўляецца экземай. Напрыклад, да яе не адносяцца ні так званая крапіўніца, ні раздражненне, якое ўзнікла пасля брыцця тупой брытвай, ад трэння адзежы, тугога каўнерыка, ад доўгага знаходжання на сонцы або ад празмернага змазвання ёднай настойкай. У гэтых выпадках, як толькі спыняеца раздражненне, запаленчы працэс у скуры заціхае, і ўсё параванальная хутка прыходзіць у норму.

Экзема пачынаецца з рэзкага пачырванення і ацечнасці скуры; звычайна іх спадарожвае моцны суд. Неўзабаве на пачырванелай ацечнай паверхні скуры, ледзь узвышаючыся над яе ўзорынem, з'яўляюцца дробныя, з булавачную галоўку, пухіркі, напоўненыя празрыстай вадкасцю. Не вытрымліваючы ціску вадкасці, яны лопаюцца, а на іх месцы застаецца мокнучая, нібы апараная варам, паверхня колеру мяса. Вадкасць, што вылілася, выпараецца і, засыхаючы, утворае скарынку. Паступова, у выніку лячэння, скура робіцца сушэй, — хворы пачынае патроху папраўляцца. Без лячэння працэс зацягваецца — ўзнікае хранічнае экзема. Скура пры гэтым настолькі таўсцее, што яе цяжка сабраць у складку, выразна відаецца баразёнкі на ёй — скура набывае выгляд шчыгрыну. Хранічнае экзема можа лёгка абвастрацца, калі на хворага зноў пачнуць дзейнічаць шкодныя раздражняльнікі.

Праявы экземы і яе цячэнне вельмі разнастайны. Гэта залежыць ад раду прычын: ад узросту — у дзяцей экзема праходзіць не так, як у дарослых, — больш цяжка і частае абвастраеца; ад прафесіі, якая нярэдка вызначае асноўную прычыну захворвання; ад частаты рэцыдываў і, што асабліва важна, ад месца паражэння — на розных участках цела яна мае свае асаблівасці.

Лячыць экзему вельмі складана і цяжка. Адна з галоўных задач, прычым найбольш цяжкая, заключаецца ў адшуканні асноўнага раздражняльніка, які выклікаў захворванне. Калі ўдаецца высветліць і выключыць уплыў «вінаватага», гэта значыць раздражняльніка, які выклікаў экзему, то хворы вылечваецца параванальная хутка.

Нажаль, экзема часцей узнікае ад уздзеяння некалькіх раздражняльнікаў, што ўскладняе выяўленне прычыны хваробы. Даўно заўважана, што экзема часта ўзнікае ў людзей, якія хварэюць на дыябет, падагру, печань. У такім разе трэба перш за ўсё ліквідаваць асноўнае захворванне. І. П. Паўлаў даказаў на сабаках, што паражэнне скуры ў выглядзе пухірystай свёрбкай высыпкі можа ўзнінуць у выніку рэфлекторнага раздражнення ў брушной поласці. Гэтыя доследы растлумачылі, чаму экзема нярэдка праходзіць пасля выгнання глістоў, вылячэння халецыстыту, гастрыту і іншых захворванняў брушной поласці. Нярэдка, выдаліўши які-небудзь рычаг хранічнага запалення, напрыклад павялічаныя міндаліны, якія часта запалляюцца, інфіцираваныя гранулемы ля кораня зубоў, апендыцит, — вылечваюць хворых на экзему. Пад майм наглядам знаходзіцца дзіця 8 год. Яно хварэла калі трох год на ўпартую экзему, якая часта пайтаралася, і адначасова — на выражаны тэнзіліт, з частымі ангінамі. Пасля радыкальнага выдалення міндалін экзема не з'яўляецца вось ужо больш двух год.

Бяспрэчна, што адпаведны харчовы рэжым можа садзейнічаць вылячэнню. Пры экземе не існуе сталай дыэты. У пошуках раздражняльніка, які выклікаў захворванне, ужываюць так званую выключающую дыэту, пры якой паступова выключаюць з рацыёна розныя харчовыя прадукты. Паколькі цукеркі, шакалад, варэнне, мёд, здобнае цеста, а таксама яйкі, вострыя прыправы, вэнджа-ныя прадукты і салені павышаюць адчувальнасць арганізма, — гэтыя прадукты ўжываць не трэба.

Зусім натуральна, што пры вызначэнні дыэты трэба ўлічваць агульны стан арганізма, састаў крыва, розныя парушэнні абмену рэчываў. Асаблівую ўвагу належыць звярнуць на рэгулярнае спаражненне кішечніка, на павышэнне функцыі печані, што дасягаецца сістэматычным ужываннем тварагу, розных вінегретаў і салатаў, прыгатаваных на алеі. Вялікае значэнне для лячэння экземы маюць розныя вітаміны (A, B₁, B₆, B₁₂, PP, C). Их звычайна прызначаюць у комплексе, з улікам асаблівасцей у цячэнні экземы. Апошнім часам рэкамендуюць прымаць яду, багатую так званым вітамінам F. Пад гэтай назвай вядомы комплекс ненасычаных тлустых кіслот, якія знаходзяцца ў ільняным, соевым і менш — у сланечнікам алеі. Лічаць, што вітамін F упłyвае на вугляводны абмен, змяншае колькасць цукру ў крыва і тым самым зніжае павышаную адчувальнасць арганізма.

Станоўчыя вынікі даюць розныя фізічныя методы (абпраменьванне ртутна-кварцевай лямпай) і лячэнне экземы на многіх курортах Савецкага Саюза.

Лячэнне экземы павінна быць комплексным: яно складаецца з агульных і мясцовых мерапрыемстваў, якія ўзаемна дапаўняюць адно другога. Ніяма і не можа быць спецыяльнай мазі для ўсіх хворых на экзему. Тая мазь, што дапамагла аднаму хворому, у другога можа выклікаць рэзкае пагоршэнне. Гэта зусім зразумела, бо кожная стадыя хваробы патрабуе не толькі розных лекавых сродкаў, але і метадаў іх ужывання. Напрыклад, мікстуры, што ўзоўтваюцца, прызначаныя пры вострай экземе, хутка акажуць процізапаленчыя дзеянне; але не адмененія своечасова, яны перасуашаць скуру і выклічуць пагоршэнне працэсу. Скура прывыкае да лякарстваў; для дасягнення поспеху неабходна ў працэсе лячэння мяняць не толькі сродкі, але і іх канцэнтрацыю.

Абсалютна недапушчальна самалячэнне экземы. Сучасная медыцына настолькі багата разнастайнымі сродкамі і метадамі, што можа забяспечыць поспех у лячэнні і вярнуць поўную працаздольнасць хворым на экзему.

Бурштынавыя пацеркі



Як фарбаваць вязаныя рэчы

Чытака М. Д. Палавікова з Быхаўскага раёна просіць параіцу, як афарбаваць жакет свайго вязання з простай белай воўны. Адказваю:

Вязаныя рэчы нашываюць на якую-небудзь грубую баўяунную тканіну, каб іх можна было фарбаваць у выпрастаным выглядзе. Перад фарбованием асабліва ўважліва аглядаюць кішэні, каб у іх не засталося пабочных прадметаў, напрыклад, абломкаў алоўкаў у вуглах, і ачышчаюць рэчы ад плям з дапамогай мыцца або хімічнай чысткі.

Шэрсць або пражу апрацоўваюць 30 хвілін у 25-працэнтным растворы нашатырнага спірту (10—15 г на 1 л вады) або ў мыльна-содавым растворы і прамываюць ўсплай вадой.

Пакецік фарбавальніка з надпісам «Для шэрсці» (на 400 г тканіны) раствараюць у гарачай вадзе (3—5 шклянок), працэджаюць, выліваюць у бак, дадаюць яшчэ 10—12 л вады. У фарбавальную вадкасць кладуць мокрымі вымытыя рэчы і пры старанным памешванні 20—30 хвілін награваюць яе да 70°. Даставшы рэчы, даліваюць у раствор 2 столовыя лыжкі воцату на 1 пакет фарбавальніка і перамешваюць. Зноў закладваюць вырабы і кіпяцяць яшчэ 30—40 хвілін.

Калі фарбавальнік не святле, дастаюць рэч, крыху астуджаюць раствор халоднай вадой, даліваюць яшчэ 2 столовыя лыжкі воцату на пакет фарбавальніка, перамешваюць і зноў апускаюць матэрыял у ваду. Фарбованне працягваюць да прасвятлення вады. Афарбаваныя рэчы добра прамываюць халоднай вадой, потым ўсплай, злётку выціскаюць, распрастаюць і сушаць.

Дарагая рэдакцыя! Адкажыце, калі ласка, на пытанне: якое значэнне маюць бурштынавыя пацеркі? Насяно вельмі цікавіць. Многія жанчыны гавораць, што пры захворванні на зоб іх неабходна насыць.

А. Міхалевіч з Глыбокага.

На прыём да ўрача часта прыходзяць жанчыны, што ў якіх «упрыгожваюць» буйная пацерка звычайна з кавалкамі неадшліфаванага бурштыну.

«Доктар, — скардзіцца хворая, — я ўжо каля года нашу бурштын, а здароўе не толькі не палишаецца, а наадварот, нават пагоршылася. Магчыма, пацерка не таіцца, як трэба?»

З такімі скаргамі звяртаюцца да доктара звычайна асобы, у якіх павялічана шчытападобная залоза, што знаходзіцца на пярэднім па-



верхні шыі, або тыя, у каго базедава хвароба. У першым выпадку наглядаецца павелічэнне залозы ў выглядзе пухліны на шыі (зоб). Хворы звычайна не вельмі пакутуе. Калі ж пухліна дасягае вялікіх памераў (чацвёртай або пятай ступені), то яна можа сціскаць органы шыі. Зоб з'яўляецца пры недахопе ёду ў вадзе і прадуктах харчавання. У другім выпадку (при базедавай хваробе, або, як яе цяпер прынята называць, тырэатаксіозе) агульны стан хворага адразу ж звяртае на сябе ўвагу навакольных. Вочы ў яго выпучаны, погляд спалоханы або гнеўны. Чалавек робіцца вельмі нервовы, раздражнільны, плаксівы. Гаворыць хутка, спатыкаючыся, прычым думкі абганяюць слова. Не паспейшы скончыць адну фразу, пачынае другую. Часам у яго моцна дрыжаць пальцы, кісці рук. Многія скардзіцца на сэрцабіцце, пахудзенне. Прыйчынай гэтай цяжкай хваробы найчасцей з'яўляюцца хваляванні, не-прывемнасці, спалох або іншыя моцныя перажыванні.

Як першую, так і другую хваробу павінен лячыць урач з дапамогай раду лекавых сродкаў.

Многія хворыя носяць бурштынавыя каралі. Але яны

нікага дзеяння на гэтыя хваробы, як і на любыя іншыя, не аказваюць. Кожна-му ўрачу вядома, як зусім справядліва ўказвае прафесар В. В. Хвораў, што вера ў сілу бурштынавых пацерак — забабоны, якія маюць шматвяковую даўнасць.

Адкуль жа з'явілася легенда аб магчымасці лячэння шчытападобнай залозы з дапамогаю бурштыну?

Вучоныя выясняюць, што вытокі яе ляжаць у дзеянні некаторых каталіцкіх манашкіх орденаў. Як вядома, бурштын знаходзяць у раёнах, якія прылягаюць да цяперашняга горада Калінграда. Мясцовыя жыхары, спажываючы ў асноўным марскія прадукты, у якіх шмат ёду, не хварэлі на зоб. Разам з тым многія насілі ўпрыгажэнні з бурштыну, што выкідаюць на бераг марскім прыбоем. Служкі Ватыкана, якіх у сярэднія вякі было шмат у гэтых багатых раёнах, не ўнікаючы ў справу, няправільна звязалі паміж сабою дзве супадаючыя акалічнасці: адсутнасць хворых на зоб і нашэнне бурштынавых пацерак.

У далейшым каталіцкія гандляры, наладзіўшы вывез і продаж «лекавага» бурштыну ва ўсіх краінах Еўропы, так узнялі на яго цэны, што ён нярэдка каштаваў даражай золата. Шырока гандлюючы «святым» таварам — індульгенцыямі (адпушчэнне зробленых і яшчэ не зробленых грахоў) і бурштынам, манахі здолелі стварыць свайму тавару рэкламу, сляды якой захаваліся і да нашага часу. Прадаючы бурштын, яны нярэдка дэмантравалі пакупнікам яго дзіўную ўласцівасць — пасля трэння аб шэрсць, валасы, скруту прыцягваць да сябе лёгкія прадметы (паперу). Гэтая ўласцівасць бурштыну была вядома яшчэ старожытным егіпцянам і грэкам. Паколькі бурштын на грэчаскай мове называўся «электронам», яго ўласцівасці атрымалі назыву электрычных. Адсюль, аднак, не вынікае, што пры нашэнні бурштынавых каралей на шыі ўтвараюцца электрычныя частачкі, якія садзейнічаюць змяншенню шчытападобнай залозы. Нават прызнаючы магчымасць утварэння такіх частачак, трэба памятаць, што аказаць якое-небудзь дзеянне на чалавечы арганізм у такой мізэрнай колькасці яны не могуць.

Н. ДРАЗНІН,
кандыдат медыцынскіх
навук.

Капчэнне шынак

I. A. Бабкоў з вёскі Палессе Гомельскай вобласці просіць параіцу, як лепш выкапаці шынкі і сала.

Кожная гаспадыня можа прыгатаваць розныя смачныя стравы з капчонай грудзінкі, карэйкі або шынкі. Капчонасці каштоўныя яшчэ і тым, што могуць доўга захоўвацца. Як жа іх прыгатаваць у хатніх умовах?

Перш за ўсё трэба папярэдзіць — у летні час нельга рыхтаваць капчонасці ў хатніх умовах, таму што мяса перад пасолам павінна быць астуджана да тэмпературы —2°, інакш яно доўга не захаваецца. Затым не трэба браць туши кніроў і падсосновых свінаматак, бо капчонасці будуть жорсткія і з не-прывемным прысмакам. Пасля забою свініну неабходна праўерыць у ветэрынарнага ўрача на трыхіноз і фімоз.

Найлепш капціць свініну ў

скучы, вагой туши пасля забою ад 40 да 100 кг і таўшчынёй сала не больш 4 см.

Перад капчэннем шынакі засоліваюць. Спачатку націраюць сухой пасолачнай сумесцю з разліку: на 100 кг шынакі — 5 кг солі, 100 г салетры і 200 г цукру. Нацёртыя шынкі, перасыпаючы соллю, шчытна складваюць у бочку або драўляную скрынку і вытрымліваюць там на працягу трох сутак. Затым перакладваюць, зноў націраючы пасолачнай сумесцю, і трymаюць яшчэ троє-чацвёра сутак.

Пасля 6—7 дзён сухога пасолу шынкі наколваюць на-



жом, каб сумесь лепш пра-
сочвалася ў таўшчыню мыш-
цаў, і заліваюць расолам, які
рыхтуеца наступным чынам:
на 100 л вады 25—30 кг
солі, 0,5 кг цукру, 0,5 кг са-
летры калійной або натрые-
вай (KNO_3 або $Na No_3$ хар-
човая). Соль павінна поўнасцю
растварыцца ў вадзе. Шынкі
у расоле знаходзяцца 35—
40 сутак. У гэты час іх трэ-
ба правяраць, адзін раз пе-
ракласці ў другую тару і
заліць тым жа расолам.

Бочку з расолам найлепш
трымаць у халодным месцы
(падвале, склепе).

Калі час засолкі скончыцца,
шинкі дастаюць са скрынкі, даюць расолу сцячы і вымочваюць у халоднай вадзе 3—4 гадзіны. Затым іх прамываюць у цёплай вадзе, саскрабаючы слізь і ўсякія забрудненні. У цёплай вадзе шынкі доўга трымаць нельга, бо іх якасць можа пагоршыцца.

Пасля шынкі падвешваюць на 2 гадзіны для падсушкі і пачынаюць капціць.

Для капчэння робіцца не-
вялікая будка з цэглы або
каменія з адводам для дыму.
Да столі капцілкі на палках
падвешваюцца капчонасці, а
знізу раскладаецца агонь,
які засыпаецца апілкамі, каб
было больш дыму і менш
агню. Тэмпература не павін-
на быць вышэй 31—41°C.
Для капчэння бяруць зусім
сухія дровы цвёрдых парод
або альхі і апілкі ўсіх парод
дрэва, за выключэннем сас-
новых і яловых. Шынкі коп-
цяць на працягу 3—5 сутак.
У хатніх умовах капчэнне
часам практикуеца ў комі-
не.

Пасля капчэння шынкі
астуджаюцца і падсушваюц-
ца на працягу 10 сутак
(можна на гары дома).

Свініну можна капціць вес-
навога і зімовага забою.
Займацца капчэннем у гар-
чую пару года ў хатніх умо-
вах не рэкамендуеца.

А. ЛОБАНАВА,

старшы інжынер вы-
творча-тэхнічнага ад-
дзела Упраўлення мяса-
малочнай прамысловас-
ці СНГ БССР.

Уладзімір КОРБАН



Байка

Сабраўся Калістрат галіца,
Прылады на стале паразмасці
I — на табе! — люстэрка ўпусціў. —
I трэба ж гэтаму адбыцца! —
А тое пляснулася так,
Што толькі асклюбкі зазвінелі.
Вось цешча з жонкай і наслі
На Калістрата: «Ах, басяк!
Разбіў люстэрка! Вось няўдача!»
«Ды кіньце вы! Бяды я ў тым не бачу.
Цана яму капейка. Так ці не?»
«Тут справа не ў цане!
Разбіць люстэрка — дрэнная прыкмета.
Запомні, Калістрат: нам бокам выйдзе гэта, —

Няшчасце нас не абміне!»
А потым і пайшло і павялося:
Што б толькі ў чым не адбылося,
Заўсёды вінаваты Калістрат.
Згубіла мяч дачушка Верка.
Прычына — Калістрат пабіў люстэрка.
Па п'янцы уляцеў у яму жончын брат, —
Нагналі Калістрату пары.
У цешчи гроши ўкралі на базары,
Бо рот разявіла яна, —
Зноў Калістрата віна.
Якая б дзе не ўзнікла страта,
Бязбожна вінаваця Калістрата, —
Люстэрка ён разбіў, — прычына тут адна.
Вось верыць той ды сёй непрасвятлённы
У розныя прыкметы, забабоны,
Хаця прыкметам гэтым грош цана.



ДАРАГІЯ ЖАНЧЫНЫ!

Вы не забылі аформіць
падпіску на «Работніцу і
сялянку» на 1959 год?

Да часопіса па-раней-
шаму прыкладаецца бяс-
платна выкрайка і ўзо-
ры для вышыўкі.

Каб пазбегнуць пера-
бояў у дастаўцы часопі-
са, раім афармляць пад-
піску на год.

Падпісная цана:

На год — 21 р. 60 к.,
на 6 месяцаў —
10 р. 80 к.,
на 3 месяцы — 5 р. 40 к.

Падпіска прымаецца
усімі аддзяленнямі сувя-
зі, грамадскімі распаў-
сюджвальнікамі друку і
пісьманосцямі.

ЦІ ВЕДАЕЦЕ ВЫ ЛІТАРАТУРУ?

Калі і кім была выпушчана першая ў Расіі друкаваная книга?

Назву якога твора Н. В. Гогаля трэба прачытаць на-
адварот, каб атрымаць назыв пазмы Т. Г. Шаўчэнкі?

Назавіце вядомыя вам оперы і балеты, напісаныя па
матывах твораў А. С. Пушкіна. Успомніце імёны кампа-
зітараў.

Каго называлі «буравеснікам» рускай рэвалюцыі?

Успомніце творы, у назывы якіх уваходзяць пераліча-
ныя ніжэй гарады. Назавіце іх аўтараў.

- | | |
|-----------------|------------------|
| 1. Масква. | 8. Ташкент. |
| 2. Сталінград. | 9. Уржум. |
| 3. Пецярбург. | 10. Роўна. |
| 4. Палтава. | 11. Мінск. |
| 5. Міргарад. | 12. Брэст. |
| 6. Порт-Артур. | 13. Пераяслаўль. |
| 7. Севастопаль. | |

Успомніце 14 п'ес Аляксандра Нікалаевіча Астроў-
скага, загалоўкі якіх узяты з рускіх народных прыказак і
прымавак.

Назавіце самы кароткі твор І. С. Тургенева, які скла-
даецца ўсяго з трох фраз.

У якіх трох вялікіх рускіх пісьменнікаў ёсьць аднай-
менныя творы?

Назва якога чэхаўскага апавядання, прачытаная на-
адварот, становіцца назыв італьянскага горада?

Часта ў назыв літаратурных твораў уваходзяць лікі.
Успомніце назывы твораў, у якіх ёсьць лікі, прыведзеныя
ніжэй. Назавіце аўтараў гэтых твораў.

1/4, 2, 3, 5, 7, 12, 15, 93, 1001, 1919, 20 000,
150 000 000.

На першай старонцы вокладкі — Герой Сацыялістычнай Працы,
свінка калгаса «Радзіма» Капыльскага раёна Н. І. Букатая.
Мал. П. Уласевіча.

На чацвёртай — узор для вышыўкі.

Адказны рэдактар А. П. УС. Рэдакцыйная калегія: М. Н. БАРСТОК, А. С. ВАСІЛЕВІЧ, Г. Л. ДАЗОРЦАВА,
Т. Т. ДЗМІТРЫЕВА, А. Н. ЗАХАРАВА, М. Ф. НІКІФАРАВА, М. М. ТУР, В. І. ФІЛІПАВА.

АТ 04763

Журнал «Работница и крестьянка» на белорусском языке. Издание ЦК КП Белоруссии.

Падпісана да друку 30/X-58 г.

Адрес рэдакцыі: Мінск, праспект імя Сталіна, 103. Тэлефон 3-17-51.

Друкарня імя Сталіна. Мінск. Цана 1 р. 80 к. Дадатак — выкрайка. Друк. арк. 3. Аўт. арк. 4. Тыраж 115 000 экз. Зак. 577.

